


DA 1743686P

45200




ЗАТРАЛЬНАЯ

БІБЛІОТЕКА

У. ГАЛУБОН

ВЕТРАГОНЫ






Ба 174368 №.

У. ГАЛУБОК

Бел. аддзея
1994 г.



Не видаеться
до дому

ВЕТРАГОНЫ

КОМЭДЫЯ Ў 4-Х АКТАХ
ДЛЯ КЛУБНЫХ ПАСТАНОВАК

124726

№ 8.45200
19-16-31 р.

Бел. аддзея

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1930

Спец. № 594
11.12.2009

10.12.2009

Заказ № 594. 3.000 экз. (2¹/₄ арк.) Галоўлітбел № 1606.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

А С О Б Ы:

1. Бабка	— — — — —	60	год -
2. Фрося, яе ўнучка	— — — — —	18	" -
3. Яе маці	— — — — —	40	" -
4. Свацьця	— — — — —	35	" -
5. Ігнат	— — — — —	23	" -
6. Сыцяпан	— — — — —	23	" -
7. Каваль Пётра	— — — — —	25	" ^
8. Агент вышуку	— — — — —	30	" ^
9. Грыбоўскі	— — — <i>загін</i> <i>бабкі</i>	40	"
10. Губарэвіч	— — — — —	50	"

Міліцыянэр (статьісты), госьці, музыкі.



ТЫПЫ І ХАРАКТАРЫСТЫКА

Бабка—мяшчанская баба, сівая, вельмі рухавая.

Фрося—звычайная мяшчанская дзяўчына.

Маці—мяшчанская баба.

Свацьця—хітрая баба, вельмі рухавая, востра-
носая, рыжая.

Ігнат
Съцяпан { Прыгожа апранутыя хлапцы-жулікі.

Каваль—вясковы хлапец, комуністы, апрануты
бедна.

Грыбоўскі—комічны тып, носіць жоўтую кашулю
і камізэльку зьверху, з цвёрдым капялюшам.

Губарэвіч—таксама комічны тып мешчаніна, зу-
сім лысы, бяззубы.

ДЭКОРАЦЫЯ

Мяшчанская кватара праз усе акты, пасярэдзіне і
на бакох дэ́зверы і адно акно, звычайная мәбля,
столік з шуфлядай.



АКТ ПЕРШЫ

На сцэне Фрося,—падмітае падлогу. Гадзіннік 6'е 6.

Фрося. Шэсць, шэсць, шэсць. Зараз ля акна будзе бегчы мой каваль, закураны, замурзаны. Ах, хоць бы хутчэй!.. Як я занудзілася.

Уваходзіць маці.

Маці. Ты з кім, Фросечка?

Фрося. З кавалём, мамачка, з кавалём.

Маці. Ды яго-ж тут няма.

Фрося. Яно-ж пэўна няма, але я так яго люблю, што мне здаецца, быццам ён тут.

Маці. Радуюся гэтаму, дзеткі, радуюся, добры ён хлапец, з ім будзеш жыць, што казачку чароўную слухаць.

Фрося. Рэч вядомая, што буду; праз месяц вясьельле.

Маці. А месяц ня век, пройдзе і не агледзішся.

Фрося (глядзячы ў акно). Ідзе, ідзе. Пётрачка мой ідзе!

Маці. Ну, вось і добра, пераймі яго, прыгалуб пасъля цяжкай працы.

Фрося. Што пераймі? Што прыгнула? Я праста
праз акно вазьму ды і пацалую.

Маці. А ці можна, Фрося, да шлюбу цалаваць
хлапца?

Фрося (фыркнула). Што вы, мамачка. Такое
глупства цяпер можно.

Маці. Гэта цяпер, а ў наш век, бывала, хлапец
дзеўку сягоńня пацалуе, заўтра просіць у бацькоў
згоды—жаніцца павінен.

Фрося. Гэта было раней, а цяпер многа не
гавораць, цалуй колькі хочаш і з бацькамі не га-
вары.

Маці. Эх, моладэь, моладэь, розаг вам трэба,
розаг?

Фрося. Ня вучэце, мамачка, нас, цяпер мы вас
навучым.

Маці. Ну і ветрагон ты... У каго толькі ўдалася?

Фрося. Па бабцы пайшла, вось як.

Маці. Вось добра, што ўспомніла: ці бабка яшчэ
не вярнулася?

Фрося. Як бачыце, няма.

Маці. Звар'яцела баба на старасці, звар'яцела,
некта наплёў ёй аб вайнэ, яна бах,—дом прадала.

Фрося. І добра зрабіла. На ліха ёй дом,—пры-
дзе сюды кітаянец з англічанкай, газамі задушаць.

Маці. Якая англічанка? Які кітаянец?

Фрося. А такія, што за сінім морам жывуць.

Маці. Хто гэта сюды пойдзе, каму гэта ня
шкода галавы, з бальшавікамі ваяваць—усёроўна,
што супроць ветру ісьці—паб'юць ушчэнт.

Фрося. Ды што нам разьбіраць хто каго паб'е,
Я хачу жыць, хачу гуляць, нічога не рабіць: ня век
сядзець мне з вамі і бачыць толькі праз акно стары
хлеў і агарод.

Маці. І што-ж ты думаеш рабіць?

Фрося. А вось што, вазьму ад бабкі пасаг,
пайду за Пётру замуж, пакінем гэта абрыйдае мяс-
тэчка і гайда ў съвет.

Маці. А ці ўпэўнена ты, што Пётра чалавек
разважны, пабяжыць за табой, каб гуляць і нічога
не рабіць.

Фрося. Нічагутка, націсну—пабяжыць...

Маці. Мне здаецца, ты памыляешься. Ён чалавек
разумны, цвёрдай волі—комуністы.

Фрося (дражнячы). Комуністы, комуністы, ня ве-
даеш, мамка, маўчы!

Маці. Глупства плящеш, дзяўчына.

Фрося. А не захоча Пётра, такой бяды, мала
ёсьць, ой, ой!..

Маці. Ды чаму няма, ёсьць съвістуноў, многа
ёсьць.

Фрося. Абы добра съвістаў—будзем неяк слу-
хаць.

Маці. А ты, Фросечка, кінь пра съвістуноў ду-
маць, а трymайся каваля, ён працавіты і сумленны,
ня слухай дурных баб.

Фрося. Ды што мне ваны бабы, у мяне свой
розум ёсьць. (Да акна). Ну, мамка, вылазь, Пётра
на парозе, ты нам перашкода, вылазь.

Маці. Ну і ветрагон, ну і малатарня! (Пайшла).

Фрося (да акна). Ну, ну, хутчэй, хутчэй, ідзі
ў хату, у хату, я хачу на цябе глянуць замурзанага.
Звар'яцею, дальбог звар'яцею. Улюбілася ў хлапца
і на ведаю, што чыню.

2 сц Уваходзіць каваль (відаць што з працы).

Каваль. Ну, вось і я.

Фрося. Бачу, бачу, мой любы.

Каваль. Толькі адараўся ад працы, рукі не
пасьпей памыць.

Фрося. І ня трэба, я цябе хачу любіць вось
гэтакага, у сажы, у мазалёх! *ножом*.

Каваль. Эгода!

Фрося. А пасъля, як толькі мы пажэнімся, ты
пакінеш кузьню? *ножом*

Каваль. І што?

Фрося. І будзеш са мною тут.

Каваль. А жыць з чаго будзем?

Фрося. На бабчыны грошы. *мажом*

Каваль. Ты што, жартуеш, каб я рабочы, ды
на гэткі способ, о не!.. так ня можна, ты ведаеш—
ёсьць такі закон, хто не працуе, той ня есьць.

Фрося. Нашто працеваць? Яна прадала хату,
грошай прынясе мех, пасаг будзе во!..

Каваль. Пасагу мне ня трэба, вось мой пасаг.
(Паказвае на рукі).

Фрося. Значыць кузьню не пакінеш?

Каваль. Значыць не пакінун.

Фрося. Даіўлюся, як табе падабаецца кавальскі
хлеб?

Каваль. Падабаецца, яшчэ і як! Мне здаецца,
калі я кую гарачае жалеза, я кую долю працоўных!

Фрося. Ах ты, лантух з вуглём! (Цалуе).

Каваль. Ах ты, іскрачка яскравая!

Фрося. Вось, каб пабачыла мама, отож бы за-
дала мне чосу!

Каваль. А за што?

Фрося. Яна-ж мне забараніла да шлюбу цала-
вацца з табой.

Каваль. І добра робіць.

Фрося. А я не паслушаю і буду.

Каваль. З кім?

Фрося. Вось з кім! (Пацалавала).

Каваль. Ах ты, мая сакатуха, як дорага мне
ўсё гэта!

Фрося. А ты мне даражэй усяго на съвеце!

Каваль. Радуюся гэтаму!

Фрося. Ну скажы, ці многа было працы? Як
дзень прайшоў?

Каваль. Дзень прайшоў уміг, а працы заўжды
многа; адны калёсы ладзяць, другія—лемяшы, пад-
ковы коням падбіваюць, а я з кавадлаю ваюю—бах
ды бах, дым, агонь. (Фрося адышла да акна).

Фрося. Ой, якая нудная размова—дым, агонь,
калёсы, лемяшы... (глядзіць у акно).

Каваль. А ты слухай і шануй мазоль рабочых
рук.

Фрося. Ой, ой, ой, які прыгожы хлапец ля акна
пайшоў, блішчыць, як золата, глянь, глянь!..

Каваль. Ну што-ж, калі блішчыць, глядзі сабе.
(Адвярнуўся).

Фрося. Ах, які-ж ён прыгожы! Глянь! Глянь!
Не такі, як ты.

Каваль. І ня сорам табе ў вочы кпіць? Тут і
казаць ня трэба—я ня бліскучы і ня прыгожы.

Фрося. Даруй, мой родны, я пажартавала. Ты-ж
маё шчасьце, ты-ж мая радасьце, і ня бліскучы, і ня
пригожы. Ну што, цяпер здаволен?

Каваль. Да я не спалохаўся, ведаю добра, што
праз месяц ты будзеш маёй.

Фрося. Я цяпер твая, глядзі на мяне колькі
хочаш, цалуй колькі хочаш, і... толькі, а праз месяц
запіши мяне на сваю фамілію.

Каваль. Згода.

Фрося. Але-ж памятай, ты павінен даць мне
волю, каб магла я жыць у горадзе, быць апрану-
тай па модзе, а ты—пакінуць кузьню.

Каваль. І наняцца ў балаголы?

Фрося. Не ў балаголы, а ў камісары. Зрабіцца
начальнікам, сесцыі ў скураное крэсла, скураны
портфель, сядзець, курыць, і нічога не рабіцы..

Каваль. О не, мая радасьце! Усё гэта не па
мне; камісарам я ня буду, кавалём застануся.

Фрося. Ну, тады я пакіну цябе.

Каваль. Дзіўны ты чалавек, якога нельга зра-
зумець,— раз так—раз гэтак.

Фрося. Я не могу зразумець цябе, капаешся ты
век у іржавым жалезе, і нейкую асалоду смакуеш
у ім.

Каваль. Так, гэта мая асалода, бо я рабочы. Праца—мой гонар, а пакінудь працу і сесьці, як хочаш ты, злажыўши руکі, гэта выбачай. Я працу ў кузьні, працу над сабой, хачу і цябе выцягнуць з гэтага мяшчанскаага балота і накіраваць на іншы шлях.

Фрося. І вось я ўзыіду на новы шлях, з жалезнным лемяшом у руках, а побач—ты з доўгай жалезнай кachaргой, ха, ха, ха!...

Каваль. Які дрэнны жарт.

Фрося. Маўчу, маўчу, маўчу. Прашу прабачэння. (Цалуе). Ня верыш? (Цалуе). Ня верыш? Ну, дык і ня трэба. (Насупілася).

Каваль. Ну вось і надзымулася.

Фрося. Але, надзымулася.

Каваль. І за што?

Фрося. А так, ні за што.

Каваль. Ну, дык што-ж цяпер рабіць?

Фрося. А нічога не рабіць, ідзі зараз да папа, і скажы: што адна шалённая дзяўчына, якая заведца Фрося, хоча пайсьці замуж, і больш нічога.

Каваль. Да папа я не пайду, а ў загс напэўна.

Фрося. У загс?

Каваль. Так, у загс.

Фрося. Ну, тут я ведаю, я з табой пайду куды хочаш, а бабка тут паставіць кол; ты-ж сам ведаеш, яна хоча, каб з папом ды ў царкве, па старому. (Адыходзіць да вакна).

Каваль. А мы бабкі не паслухаем, ды зробім па-новаму.

Фрося, (Стоячи пры акне). Ах, ён зноў ідзе... а там
другі, трэці, глянь, глянь, што за роскаш!..

Каваль. Ну, дык чаго-ж, падабаецца—бяжы!

Фрося. Нашто бегчы, пальцам кіну—самі пры-
дуць!

Каваль. Веддер ты, і толькі.

Фрося. Ага, спалохаўся, а вось вазьму, дый
выйду за якога франта.

Каваль. За жанатага?

Фрося. Як так?

Каваль. А так, цяпер куды ні кінь, усё ў жа-
натага пападзеш.

Фрося. Будзе для мяне і нежанатага.

Каваль. Глядзі, каб не апяклася.

Фрося. Будзе, будзе, хоць ты і кажаш, што ця-
пер усе жанатыя, але гэта няпраўда, адзін застаўся.

Каваль. Нябось, той бліскучы.

Фрося. І ня бліскучы, а так сабе, вось гэтакі.
(Пацалавала.)

Каваль. Як лоўка ты ўмееш зубы маляваць.

Фрося. У гэтым-же наша здольнасць.

Каваль. Ну, вось шро, Фрося, на гэтай здоль-
насці далёка не паедзеш. Прыходзь сягоніня да
мяне, пачну цябе знаёміць з ведамі навукі.

Фрося. Якое навукі?

Каваль. Ды патроху аб усім,—газэты пачытаю,
растлумачу, навучу цябе.

Фрося. Згода. Калі прыйсьці?

Каваль. Як сонца сядзе ў садкох.

Фрося. Буду. (Чутны за дэвярыма галасы). Бабка ідзе. Пойдзем, брат, сюдой. Ну, хутчэй, кавальскі мех. (Пайшлі ў бакоўку.)

Задзей Уваходзіць бабка і свацьця.

Свацьця. (Адчыніўшы дэзверы, упускае бабку). Калі ласка, родненская, калі ласка, прыказка не здарам кажа, грошикам і месца і пашана.

Бабка. (Кінуўшы мяшок з грашым на стол). Ох, як у баку закалола. Каб яму гэтак цяжка было жыць, як мне цяжка было цягнуць. І трэба-ж, напёр гэтулькі медзякоў, каб з яго дух выперла.

Свацьця. Цар меў золата, а бальшавікі медзы!

Бабка. Не галёкай так, яшчэ пачуюць ды пасадзяць.

Свацьця. І то праўда, лепш маўчаць. Яны-ж ня любяць гроши ды людзей багатых.

Бабка. Ім па сэрцу, калі-б гроши здаў у банк.

Свацьця. Банк? Што вы, панічка, як можна, які банк, ні сягоньня заўтра ўзынімешца з кітайцамі вайна, што тады?

Бабка. І я кажу, тады шукай у полі ветра.

Свацьця. А там націсьне англічанка, усё сатруць на порах.

Бабка. Вайны то я баюся, асабліва англічанкі.

Свацьця. Англічанка што, глупства, вось кітайцы, калі шугнуць...

Бабка. А іх-жа многа.

Свацьця. Як мурашак,—жоўтыя, худыя, нібы
ваўкі галодныя.

Бабка. Ой не кажы, баюся.

Уваходзіць маці.

Маці. Ну што, мамачка, атрымалі грошы?

Бабка. Хіба сълепа, ня бачыш, атрымала.

Свацьця. Выплацілі усе, на зэкс?

Бабка. Напёрлі медзі, серабра...

Свацьця. І чырвончыкі ёсьць.

Маці. І дзе іх цяпер дзець, хоць-бы ня ўкралі?

Бабка. У цябе пытацца ня буду!

Свацьця. І я кажу, абы былі, а месца будзе.

Маці. Так то яно так, але боязна.

Бабка. Ну, годзе стагнаць, не наганяй сырасьці.

Свацьця. Цяпер бы толькі падлічыць, ды ў па-
радачак паскладаць, няхай адпачываюць з богамі.

Маці. Трымаць у хаце?

Свацьця. А няўжо-ж у банк!

Маці. Ведама ў банк.

Бабка. Ну, гэта справа не твая, куды захачу,
туды і пакладу.

Свацьця. Аддаць у банк—усёроўна, што на
буліцу.

Бабка. І я кажу, прыдзе галодны кітаянец, шух-
не газу—будзе табе банк!

Маці. Ды кіньце глупства плесьці. Хто сюды
пойдзе? Каму трэба гузак на галаву?

Бабка. Я ведаю каму. Папытай у свацьці.

Свацьця. Праўда, панічка, праўда, кітай ужо ідзе.

Маці. Адкуль вам ведама?

Свацьця. Мне? Вы хіба жартуеце! Пачытайце съятое пісаньне, што яно кажа?

Маці. Нічога яно ня кажа. Брэша!

Бабка. Во, каб табе язык адубеў, чулі?

Свацьця. Съятое пісаньне кажа:—і како оплетецца стальнымі шнурамі, земля і стадо ўцерахом свайго пастыра,—цара, значыцца.

Бабка. А цара-ж няма.

Свацьця. І тады прыйдохам із-за мора сіняга Кітай, а за ім па ветры прыляціць англічанка, паддадуць веліе зело газу съмердзючага і ўмертвяхом весь род чалавечы. Bo! (Бабка перажагналася).

Маці. (Да свацьці). А ты нябось застанешся, цябе ніякі газ ня пройме. Тъфу. (Пашла).

Свацьця. (Усьлед). Ой, які-ж вы адсталы алімэнт.

Бабка. (Усьлед). Слухаў, баба, прыкусі язык.

Свацьця. Яна ня верыць, ёй трэба нейкіх дова-даў! Каму ня ведама, што англічанка з намі біцца хоча, а нашы камісары па рылу кулаком далі, а тут Кітай на дапамогу вылез, замасцілі і яму.

Бабка. Няўжо далі?

Свацьця. Ды яшчэ як!

Бабка. Як-жа гэта ім дало спаткацца: дзе англі-чанка, а дзе мы?

Свацьця. Ды па тэлефону, значыцца, адзін дру-гога і ablazhyl!

Бабка. Па тэлефону біліся?

Свацьця. А што-ж тут дзіўнага, цяпер гэткі век—тут гаворыш, заграніцай чуваць—па радью, значыцца.

Бабка. Даіва і толькі!

Свацьця. У іх гэтак, калі захочуць адзін другога павіншаваць, зараз па тэлефону—круць, круць гэтак ды так, каб цябе пакруціла.

Бабка. Усё кажа за вайну, чуе маё сэрцэ, вайна будзе.

Свацьця. Будзе, панічка, будзе, бо як на безгалоўе моладзь бяз памяці жэніцца, у царкве чарга стаіць, поп не ўпраўляецца крыжам махаць.

Бабка. Гэта, галубачка, прыкмета.

Свацьця. А ведама, прыкмета. Дый людзі старавя кажуць, дзеци родзяцца—вайна будзе, а цяпер дзеци, як з меху сыплюцца, што ні дзень коп з всем, а паміраць—не паміраюць.

Бабка. Усё кажа, што вайна будзе.

Свацьця. А як-жа, панічка, з Фросей мысьлеце, няўжо на марынад дзяўчыну захаваец?

Бабка. Чаму на марынад, у я-ж каваль прыгожы ёсьць.

Свацьця. Каваль? Ха, ха, ха!.. Панічка, ці-ж каваль чалавек?

Бабка. А чым ён дрэнны? *(A-bezavca)*

Свацьця. Пры гэтакім багацьці ды каваль, фэ!: Не каваль павінен быць зяцем, а туз—во!..

Бабка. Адкуль тыя тузы?

Свацьця. Як-та адкуль? А я не раздабуду жаніха? Якая-ж я свацьця? Нашто-ж тады жыць? Мой

хлеб гэтакі: я і свацьця, і фактарка, трэба пажа-
ніць—пажаню, трэба разъвесыці—разъвяду. Пасва-
таю, панічка, хлапца... на зэкс.. З добраі пасадай,
набожны, з царквы ня вылазіць.

(1) Бабка

Бабка. Толькі каб, божа барані, не комуністы!

Свацьця. Што вы, панічка. З комуністымі да
ладу ня дойдзеш. Комуністы сёньня запісваецца, а
заўтра выпісваецца.

Бабка. Гэтак, гэтак...

Свацьця. Я пасватаю меншавіка...

Бабка. Меншавіка? А што гэта за звер?

Свацьця. Меншавік—гэта значыцца ні тое, ні
сёе, меншавік ён, і нашым і вашым, у яго сярэ-
дзіны няма.

(2) Бабка

Бабка. Дык на якое ліха ён нам.. без сярэдзі-
ны... Ты давай нам хлапца каб меў усё.

Свацьця. (Доўга съмляецца). Не зразумелі мяне,
панічка, хлапец будзе на зэкс, а што хістаецца туды,
сюды, гэта, бачыце, час такі, да шлюбу не стасуецца.

Бабка. Ну добра, добра, калі-ж пакажаш нам яго?

Свацьця. У нядзелю, як пяруном высмаліць.

Бабка. Згода, ну а цяпер дзякую табе за по-
мач, што хату прадаць дапамагла... пасьля разъ-
лічымся.

Свацьця. Згода, панічка, згода... Толькі каваля
не дапушчайце сюды, а проста за каўнер ды вон...

Бабка. Да неяк ужо будзе.

Свацьця. Ну, а калі-ж, панічка, на вашым вя-
сельлі паскачам?

Бабка. І сама ўжо не ведаю.

Свацьця. Чалавека вам пасватала, куды там,
і хатку і зямельку мае.

Бабка. Так то яно так, але перашкоды бачыш,
ёсьць.

Свацьця. Кажэце якія, быць можа што і зробім.
Бабка. І сама ня ведаю, як-бы гэта вытлума-
чыць, троху неяк сорамна.

Свацьця. Сорамна? Аб якім сораму пані кажаце?
Цяпер людзі сораму ня ведаюць, валі з пляча і
годзе.

Бабка. Бачыш, шэсьць разоў я замужам была,
тры царкоўных, а тры щаць тры...(Спахвацілася). Цыфу,
памылілася, а тры так сабе. Ну, а цяпер хацелася,
каб у царкве з парадай, ды бацюшка ня згодзіцца?

Свацьця. (Эздзіўленна). У гэтым толькі перашкода?

Бабка. Толькі.

Свацьця. А міленькія мае, ды як-жа гэта, каб
пры гэтакім становішчы, з грашыма ды ня спра-
віцца. Я на сябе бяру фатыгу. Колькі ахваруеце
папу?

Бабка. 50 рублёў.

Свацьця. А мне за пабягушкі?

Бабка. Дзесяць.

Свацьця. (Радасна). Ёсьць! Будзе шлюб царкоўны,
давайце гроши.

Бабка. А ня брэшаш?

Свацьця. Вось крыж (жагнаецца). міца, міца, міца,
каб мяне пярун лясун—што ня лгу.

Бабка. (Дае гроши). Тады шый боцікі, вясельле
спраўлю за адно. Бяры гроши.

Свацьця. Вось гэта добра, за адным скрыпам
унучку і бабулю ажаню.

Бабка. Няхай будзе так.

Свацьця. Ну, я адразу да папа. 50 рублёў ні
дзе валаюцца, мы яму гроши, а ён нам шлюб.

Бабка. А калі-ж-бы гэта галаву пафарбаваць,
дзе абязаныя прылады.

Свацьця. Фарба ёсьць, патрэбен толькі кубел
вару, і валасы як жук будуць зіхацець.

Бабка. Калі-ж мы будзем фарбаваць?

Свацьця. Прыходзьце заўтра да мяне, ніхто ня
будзе перашкаджаць.

Бабка. Буду.

Свацьця. На раніцы чакаю. Ну, я пашла (пашла).

Бабка. Шчасльвіенька, галубачка, шчасльвіенька.

Свацьця. Хавайце гроши ямчэй... (Пайшла).

Бабка. Дзякую табе божа, усё добра складаецца.
Гроши тут, жаніх тут (на жменю). Ох, як у баку за-
калола.

ЗАСЛОНА



АКТ ДРУГІ

Тая самая дэкорацыя.

Бабка (ужо з пафарбаванай галавой, лічыць гроши). Лічу, лічу і толку дайсьці не магу. Тут пасаг Фросі... тут па тысячы... адна, дэзве, тры тысячы... а тут чырвончыкі, 25, 26, 27, 28, 29, дваццаць дзесяць (пауза), а як далей?.. Даў бог цяля ды ня даў хлява... Ну, а што мне зрабіць з гэтымі, што пацуکі дзірку прагрызълі... ходь ты выкінь за акно.. І траба-ж, так лоўка вылушчыў сярэдзінку, нібы съярдзёлкам выкруціў. Такую грубіню прагрыз.

хачу Увайшла маці. (Яна чула як бедавала бабка).

Маці. А што, не мая праўда, паелі грошы пацукуі.
Бабка. Ну паелі, а табе што?

Маці. А тое, што ня трymайце іх у хаце, а ня-
сеце ў банк, бо ўсе зжаруць.

Бабка. Я скарыстаць сама хачу. Вясельлі два
ў хаце.

Маці. Розуму ў вас бабуленька няма.

Бабка. Пазычаць, матуленька, ня буду ў цябе.

Маці. Аб съмерці пара думаць, а вы замуж.

Бабка. А чым-жа я ня баба?

Маці. Каму патрэбны вашы косьці?

Бабка. Ахвотнік ёсьць.

Маці. Ой, ой, што гэта за чалавек? Вам-жа раз гакне 70 гадоў.

Бабка. Выбачай, толькі 60.

Маці. І дзе-ж вы бачылі, каб баба ў 60 гадоў...

Бабка. Гэтакая ёсьць (пауза)... я!

Маці. Ці гэтым скрылі сваю старасць, што падарбовалі галаву?

Бабка. Хіба ты сълепа, памаладзела на год 20.

Маці. Зубоў і тых няма, век кашай жыць павінны.

Бабка. Ну годзе, годзе, пачуюць людзі—падумаюць і праўда.

Маці. Рабецце, як вам падабае, ідзеце сабе замуж, але я Фросю замуж не аддам.

Бабка. Чаму?

Маці. Не падабаўца мне гэтыя сувістуны.

Бабка. Даруй, галубачка, ня маеш густу, хлапцы прыдатныя, абмінуць іх нельга.

Маці. Я буду супроць.

Бабка. Што тваё супраць, калі я дам згоду.

Маці. А ну, пабачым.

Бабка. А ну, пабачым. (Маці пайшла). Яна мяне вучыць, як на съвеце жыць. Замуж ня ідзі, гроши нясі ў банк, галавы не фарбуй, так я цябе і паслушаю (Перабірае гроши). Ну чым ім дрэнна ў мяне, га? Ах вы, мае саколікі, лепш адпачывайце тут у хаце. Тут вам месца і пашана. (Чутно як брэшуть сабакі). Во, некага нячысьцік прэ; і калі-б толькі ня села гроши палічыць, заўжды перашкода (Складае гроши ў капшук).

Следи
Убягае свацьця. + С жаданіем
9 квітня 1901

Свацьця. Ну і сабакі ў пані, нібы звяяры, так і мерацца, каб за лытку рвануць.

Бабка. Ну, а як-ж без сабак, сама ведаеш, які цяпер час.

Свацьця. Хто-ж гэта ня ведае, што бедны чалавек дзесяцьера сабак ня трymае.

Бабка. Завяліся гроши, завяліся сабакі.

Свацьця. Няхай брэшуща на здароўе.

Бабка. Ну, перш павінна падзякаваць табе за кавалераў.

Свацьця. Спадабаліся?

Бабка. Падабрала ты хлапцоў!

Свацьця. На зэкс.

Бабка. І я здаволена, і Фросечка здаволена, відаць што людзі далікатныя.

Свацьця. Лісъцікраты. У іх, мая дарагая, і костка белая.

Бабка. Белая?

Свацьця. У пашпарце адзнака ёсьць—белая...

Бабка. Вельмі рада гэтаму, вельмі рада.

Свацьця. А які-ж паненцы да спадобы?

Бабка. Ды абодва падабаюцца, а якога Фрося возьме—гэта реч яе.

Свацьця. Па-мойму—хочу абодвых.

Бабка. Ня ведаю, што Пётра каваль скажа?

Свацьця. Няўжо-ж вы, пані, ня выперлі яго?

Бабка. Ня важуся, родненъкая, любіць шчыра Фросю, няхай яна камандуе.

Свацьця. Як мне здаецца, Фрося сама зразумее
хто для яе пара—пан ці хам.

Бабка. Яна ўжо зразумела.

Свацьця. Калі зразумела, пэўна вон пагоніць.

Бабка. А як сабе хоча, а тымчасам, мая дара-
гая, падзякую табе за сватаўство. (Дае дзіравую дзе-
сятку).

Свацьця. Дзякую, дзякую, але-ж выбачайце,
панічка, нешта дзірачка ў ім, хто-ж гэта вылушчыў?

Бабка. Ды гэтаж, мая родная, пацуکі ўслужы-
ліся, цэлы пачак прадзіравілі.

Свацьця. Во, каб на іх безгалоўе, і трэба-ж,
услужыў—подпіс камісара зьеў, а касір застаўся...

Бабка. То як-жа будзе?

Свацьця. Як на мой розум—грошы вартасць
утрацілі.

Бабка. А чаму?

Свацьця. А праз тое, што комуністага зьелі,
а касір непартыйны застаўся, грошы вартасць утра-
цілі.

Бабка. Во, каб на іх звод, на гэтых пацукоў,
ох, як у баку закалола.

Свацьця. Цяпер, панічка, гэтакія здарэнныні
часта бываюць. У людзей грошай шмат, ну а куды-ж
іх дзець,—у банк баяцца несыці, ну, значыцца ў
панchoху ды за абразы, а там пацуکі.

Бабка. Даўк можа гэта дрэнна?

Свацьця. Тое дрэнна, што захавалі ў панchoху,
лепш пакладзенце ў гаршчок, або цёrlіду.

Бабка. І гэта праўда, трэба пералажыць.

Свацьця. А тым часам дзіравенъкі рубельчык
далучаце да дзіравых, а мне за працу цэленькі.

Бабка. А вось гэты маеш.

Свацьця. Дзякую. У кожнага свая бяды. Ці
дасьце веры, у мяне ўчора дух нячысты печ раза-
рваў і ўсе гаршкі на галаву выкуліў.

Бабка. Які там дух, нябось дзецы патрон укінулі.

Свацьця. Не. Была мілідыя.

Бабка. Ну і што?

Свацьця. Адмовіліся пісаць пратакол, каб не
займашца з нячыстым духам.

Бабка. Дык чаму ж ты да папа ня ідзеш, каб
святую малітву адчытаў?

Свацьця. Цяпер вось і пайду, гроши ёсьць—
рубля дам, адчытае.

Бабка. За рубля?

Свацьця. Такая там будзе і малітва, за рубля
ды яшчэ супроць нячыстага.

Бабка. Яно вядома, якія гроши, такая і малітва.
А як з вайнай, галубачка, будзе?

Свацьця. А то як-жа, будзе.

Бабка. Э газэт вычытала, ці так?

Свацьця. Э якіх газэтаў, я газэтаў ня чытаю, і ў
рукі не бяру. Нос дзяржу па ветры і ўсё ведаю на
зэкс. Вайна будзе. Кажуць нейкі чалавек купіў на
рынку гусь. І толькі прывалок яе дадому, гусь па-
чала кричаць па-чалавечаму і пра вайну.

Бабка. Гусь па-чалавечаму?

Свацьця. Але, па-чалавечаму. Вось яна і кажа
гэтая гусь — съцеражэцца, людзі, вайна, Кітай,

японка, англічанка точаць нож, зъбіраюць газы,
рыхтуюць стрэльбы, кулямёты!..

Бабка. А башюхны мае, што я чую?

Свацьця. Ну і пайшла кадрыль. Хто верыць
у бога—шухнуў у царкву, а хто не—пачалі рыхта-
вацца да вайны. Старых началі муштраваць стра-
ляць, а комсамольцаў плаваць. І што-ж скажаце,—
старыя селі, а моладзь узяла верх!.. Адна суседзкая
дзяўчына-комсамолка дзьве вярсты плыла пад лё-
дам—і жывая вылезла.

Бабка. Вылезла?

Свацьця. Як тут была.

Бабка. Але-ж нашто гэта ўсіх гэтак муштруюць?

Свацьця. А вось нашто: узынімецца вайна—
адны будуць насядаць на англічанку з зямлі, а ком-
самольцы з мора.

Бабка. Дык гэта-ж добра, няхай ім бог памагае.

Свацьця. Што кажаце! Які бог. Бог іх сам
баіцца: яны-ж бога абабралі, абадралі, як кажуць,
без штаноў пакінулі... усе цэрквы, усё бағацьце
ачысьцілі.

Бабка. А хто-ж ім памагае?

Свацьця. І ўгадаць цяжка, самі сабой бяз бога.

Бабка. Каламутнейкі дый толькі.

Свацьця. Ну, а цяпер, панічка, да галоўнай
справы: бацюшка грошикі з падзякай вялікай пры-
няў і шлюб царкоўны для вас казаў дасьць.

Бабка. Дасьць?

Свацьця. Праўда, з вялікім патугамі, але зро-
біць, бог яму даруе..

Бабка. О то-ж дзякую табе, буду рыхтавацца
да вясельля.

Свацьця. Ну, усяго лепшага, панічка, пайду,
дзякую за гроши.

Бабка. А табе за жаніхоў.

Свацьця. Каваля ганіце вон.

Бабка. Ды пэўна-ж прыдзецца. (Пайшлі абоё).

Бусина

Уваходзяць Фрося і Пётра (з бакоўкі, з шапкай
у руках, шапку паклай на стол).

Фрося. Не хачу, не хачу і не хачу.

Каваль. Ды ты-ж нядаўна была згодна.

Фрося. А цяпер ня згодна, бо ты каваль, заўжды
брудны, ад цябе аддае дымам, мужычымі падкоўкамі.

Каваль. Фрося, дзе тваё слова?

Фрося. Няма, ты мне ня пара.

Каваль. І калі-ж ты ўбачыла?

Фрося. Ня так даўно.

Каваль. Пэўна ад таго часу, калі да цябе па-
чалі цягацца бліскучыя панічы?

Фрося. Ты ўгадаў. Я выходжу замуж за аднаго.

Каваль. Дзіўлюся, як можна выходзіць замуж
ня ведаючы чалавека?

Фрося. Я ведаю, ён тэхнік.

Каваль. Тэхнік па кішанёвых справах?

Фрося. Но, но, толькі без абразы. Ён табе ня
пара.

Каваль. Фрося, Фрося, ці ты гэта гаворыш?
Ці даўно гэта было, калі ты іначай разважала?

Фрося. А цяпер разважаю так: ты кавальскі
мех, мужычая падкоўка.

Каваль. Яшчэ і насыміхаешся, дзе-ж тваё сэрца?

Фрося. Калісъ было ў цябе, а цяпер у другога.

Каваль. Фрося, апамятайся, будзеш няшчасна
за панічом.

Фрося. Ці толькі шчасьце за мужыком? Шчасьце
там, дзе шык і блеск, — прымече пад увагу, таварыш
каваль.

Каваль. Ну што-ж, гэтым усё сказана; няма тут
чаго быць; сама ведаеш, што робіш. А хаделася-б
цябе вывесыці на добрую пуцявіну, выцягнуць з гэ-
тага мяшчанскаага балота, зрабіць съядомай і мець
маладога, грамадзкага працаўніка. Не шкада мне
цябе як паненкі, а шкада як чалавека, бо ты гінеш
у цемры пад уплывам дурной бабы.

Фрося. Складна гаворыш, але няма часу слу-
хаць. (Пайшла ў бакоўку).

Уваходзіць бабка з вуліцы.

Б'ячына

Бабка. А Пётрачка ў нас! Дзе-ж Фрося?

Каваль. Была, да ўцякла.

Бабка. Яно быццам і так. Даганяючы не на-
цалуешся. Ох, як у баку закалола. Ці ведаеш, бра-
ток, да Фросі жаніхі, як з меха сталі сыпацца. Гля-
джу я на іх і мысьлю: адкуль такая прыгожасьць,—
лялькі, а гляну на цябе—адзін жаль; яно, ведама,
праца, бруд.

Каваль. Ваша справа, бабуля. Бярэце хто вам
лепиш, толькі глядзеце, каб пасъля ня плакалі.

Бабка. Ну што ты... каб мы плакалі. У нас ця-
пер спосаб да жыцьця ёсьць, і дзеля гэтага няхай
да нашай радні панскі сыр далучыцца, а мужыку—
будзе мужычка. (Пауза). Ты яшчэ аб чым будзеш
казаць, бо мне трэба рахункі падлічыць, а галава
мая слабая.

Каваль. Калі ласка, лічэце, я пайду.

Бабка. Ідзі, дзеткі, з богам—ідзі, няхай бог табе
сілу дасьць, каб добры каваль з цябе быў.

Каваль (у дэвярах). Бабуля, а што-б вы рабілі,
каб жаніх Фросі ды жанаты?..

Бабка. Ш-т-о-о?

Каваль. Жанаты і ня раз. І зараз па вясельлі
жонка з дзіцянём сюды зъявіцца.

Бабка. О не, не—што ты чаўпеш; ты хіба ня
бачыў, што за чалавек? Ня буду цябе слухаць, брэ-
шаш ды ня гладка. (Пайшла).

Каваль (падышоў да стала, узяў шапку). Дубовае па-
лена (усълед бабды).

Ч а м

Увайшоў Ігнат, выфранчаны.

Ігнат. (пасьля вялікай паузы). Што-ж гэта вы па-
глядзеце, як бы баран на новыя вароты?

Каваль. А што-ж нам забароніце глядзець?

Ігнат. Гляньце лепш на боты і ўгадайце з якой
скуры пашыты яны.

Каваль. Э такога-ж самага сыр'я, якім абцяг-
нуты вашы пісарскія косьці.

Ігнат. Вы грубіян, як можаце так абражажаць мяне?

Каваль. Я на запытана́не даў толькі адказ.

Ігнат. Ты ведаеш хто я?

Каваль. Ведаю—з-пад бани.

Ігнат. Я дзелавод тáмажні, не раўня там нейкаму кавалю.

Каваль. І ня гледзячы на такі высокі чын, каваль ня хоча з вамі гаварыць. Цьфу! (Плюе ў твар).

Ігнат. Вы як пасъмелі пляваць на мой твар?

Каваль. Каваль гэта можа зрабіць, калі такія съвінны залішне дазваляюць сабе. Вам пэўна здаўся, што калі я бяз белага каўняра, дык бяз права, бяз голасу, у кавала няма адлагі,—вялікая памылка: вытрыце сабе нос і другі раз будзьце асьцярожны, бо калі вас пачнуць вучыць шаўцы ды кавалі, дык ваша пісарская скора можа патрэскацца.

Ігнат. Не разгаварываць, а то на порах сатру.

Каваль. Я зноў вам қажу: вытрыце сабе нос і ня пужайце мяне; я перад вамі ня ўхілюся.

Ігнат. Вон адсюль!

Каваль. Пэўна, што не паслухаю.

Ігнат. Дык я выкіну. (Падступае бліжэй).

Каваль. А сілы-ж хопіць?

Ігнат. Хопіць (наступае бліжэй).

Каваль. Ну калі так, пачынайце.

Ігнат. І пачнун (наступае).

Каваль. Пэўна ня маецце адлагі, ну дык я пачнун. (Закасаў руکі.)

Ігнат. (адыходзячы назад). Но, но, лягчэй, а то я зубы пачышчу.

К а в а л ь. (стукнуў па твары, той паваліўся. Вось і пачысьціў, а з другога боку пасъля пачышчу... (Пайшоў).

І г н а т (устаў). Ой, ой, вось даў.. у сто званоў званіць пачало. Ну, пачакай, ты памаўза, я цябе падпільную; прыдзі ты толькі на нашу вуліцу (глядішча ў люстэрка). Адразу сіняк.

З а р м а Уваходзіць **Фрося.**

Фрося. А... дарагі Ігнат! Як рада бачыць цябе! Даўно прыйшоў, чаму я цябе ня бачыла?

Ігнат. Ды лепш-бы і ня прыходзіў.

Фрося А чаму?

Ігнат. Прыйшоў сюды і застаў нейкага кавала, чалавек не інтэлігэнтны, валіць усё з пляча, а я ня прывык да гэтага. Слова за слова—я ўзяў яго за каўнер і выкінуў вон,—шапку і туую не пасьпей узяць. Чый гэта? Да како ён прыйшоў?

Фрося. Ён прыйшоў да бабкі.

Ігнат. А можа да цябе, і твой жаніх?

Фрося. Не пляці глупства жаніх... на ліха ён мне, калі ты мой жаніх.

Ігнат. Я дзіўлюся, як можа такая шуя бываць у вас, нейкі каваль і мусіць комуніст, бо такую хвізьку разьвёў па фізкультуры...

Фрося. Пакінем аб гэтым. Скажы, быў ты ў царкве, гаварыў з бацюшкам?

Ігнат. Быў і гаварыў, усё ў парадку, ён благаславіў наш шлюб, а ў нядзелю ажэніць.

Ф р о с я. Нарэшце збудзеца—у мяне будзе такі прыгожы муж!

І гн а т. А ў мяне такая прыгожая жонка!

Ф р о с я (страсануўшы яго). Ігнат!

І гн а т (таксама). Фрося!

Ф р о с я. Цалуй мяне!

І гн а т. Згода! (Цалуюцца).

(Брэсцкі)

Увайшоў каваль.

К а в а л ь (падыйшоў да стала, узяў шапку, съціснуў гната за нос, той закрычаў і прысеў, каваль пайшоў).

І гн а т (за ім). Ага, уцёк!

Ф р о с я (пераняла) Пачакай, пачакай!

І гн а т. Шчасьце, што ўцёк, а то было-б. Я за-
вельмі гарачы, магу ў часе злосці выкінуць чала-
века праз акно, магу і забіць, за малым-малым тут
не забіў яго, але пабаяйуся, за комуністага вялікая
адказнасьць.

Ф р о с я. Цяпер ён больш ня пойдзе!

І гн а т. І хто з вас патурае яму, чаго ён ходзіць?

Ф р о с я. Развяяреш чаго ходзіць. Суседні хла-
пець, лічаць за свайго.

І гн а т. За вельмі многа дабраты ў тваей бабулі,
ня можна так.

Ф р о с я. Аб добраце яе съведчыць тое, што яна
аддала абяцаны мне пасаг.

І гн а т. (прыкідаецца нездаволеным.) Ну, вось зноў,—
на што гроши, хто іх пытаўся, каму патрабны?

Ф р о с я. Патрабны будуць нам.

Ігнат. Не да спадобы гэта мнё, я гроши ня люблю.

Фрося. А я люблю. Тры тысячи дала цяпер, а яшчэ тры ў дзень шлюбу.

Ігнат. Ну, а цяпер будзеш скакаць, дзе іх схаваць.

Фрося. Пакуль тримаю пры себе, але думаю схаваць у гэты столік, давай схаваем разам.

Ігнат. Хавай сабе адна, я гроши ня люблю.

Фрося. Ну, мае капиталы, тры дні адпачывайце тут... (хавае гроши).

Ігнат (на бок). Нашто так многа, мы забярэм раней.

Фрося. Што ты казаў?

Ігнат. Я ўздыхнуў з радасці, што ты дала ім месца, сама ведаеш—за гроши можа быць грабеж, навала, а схавала—сэрцу будзе спакайней.

Фрося. Якое ў цябе добрае сэрца, любы мой, дарагі мой!..

Ігнат. А сама хіба ня верыш?

Фрося. Чаму ня веру—веру. Ну а скажы, калі—ж ты паедзеш па сваякоў?

Ігнат. Сягоння ўнаучы, а сюды вярнуся праз тры дні...

Фрося. Мне цябе ня хочацца пушчаць.

Ігнат. Але тады на нашым вясельлі радні маёй ня будзе, а радня мая сама ведаеш...

Фрося. Ну што—ж, калі так—згода.

Ігнат. Адзін дзядзька мой колькі падарункаў прывязе, а цётка...

Ты паглядзі на сябе—у вушах пуста, на руках
нічога; а зявіцца радня—зазвязаў дыямэнты, дыя-
мэнты!..

Фрося: Ой, бй, ап'янсю ад радасыці, ап'янсю—
у мяне на пальцах будуць дыямэнты!

Ігнат. Кажу табе праўду.

Фрося. Ой, пабягу клікну бабулю і пахвалюся
ёй, вось яна ўзрадуеца!

Ігнат. Кліч, кліч!

Фрося (адыходзячы). Падзелім шчасьце разам.
(пабегла).

Ігнат (зразу пабег да століка, украў грошы). Шчасьце
падзяллю адзін.

Уваходзіць Съцяпан. Фарма.

Ігнат. Ша!

Съцяпан. Адзін?

Ігнат. Пакуль што адзін.

Съцяпан. Калі выяжджаеш?

Ігнат. Сягоныя ўвечары.

Съцяпан. Хутчэй спраўляйся, бо гэты каваль
бегае як рысь, зьбірае даведкі.

Ігнат. Пакуль ён зьбярэ, я сваё ўзяў і буду
далёка!

Съцяпан. А што, калі да ГПУ дойдзе і давя-
дзе хто мы, як тады?

Ігнат. Ну што-ж, зловяць і пасадзяць, але я не
такі дурны, пакуль зловяць, я заўтра буду за мяжой.

Съцяпан. А мяне зловяць і на Камароўку за-
вяжуць.

Ігнат. Не наганяй дарэмна страху, будзеш жыў.

Съцяпан. Пра мяне яна ня пыталася?

Ігнат. Пакуль што—не.

Съцяпан. Гаварыў, што мы з табой заклятыя ворагі і.., праз яе.

Ігнат. А што скажаш, чаго прыйшоў?

Съцяпан. Я буду запрашадзь яе на вечарынку, а ты ня пушчай, я запротэстую і пасварымся.

Ігнат. Для большага ўраджаньня можам і пабіцца.

Съцяпан. Рабі гладка, каб не астрыглі вушки.

Ігнат. Не з такімі спраўляўся. 10-я жонка.

Съцяпан. Паслья твайго ад'ездзу я пачну налягаць на бабчыны гроши.

Ігнат. Налягай, брат, налягай, там яшчэ тры тысячи пасагу засталося.

Съцяпан. Мяне страшыць гэты каваль!

Ігнат. А так, ён страшны, у яго, брат, рука!..

Съцяпан. Быў калі ў руках?

Ігнат. Ну яшчэ што (за съцянай чуваць голас Фросі).

Съцяпан. А сіняк?

Ігнат. Так... дровы калоў... сук.

Съцяпан. Ціха, яна сюды ідзе.

Ігнат. Адыходзь да дэзвярэй! (Съцяпан адыха-
дзіць да дэзвярэй).

Уваходзіць Фрося.

Фрося. А... каго бачу—пан Съцяпан! Чаму так рэдка бываецце ў нас?

Съцяпан. З ахвотай прыходзіў бы часцей, але што сказаў-бы на гэга вам...

Фрося. Думаю, што нічога.

Ігнат. Миляешся Фрося.

Съцяпан. Вось чуеце.

Фрося. Дзіўна, чаму ты забараняеш прымадь
знаёмых?

Ігнат. Гэтага съвістуна забараняю.

Съцяпан. Вы самі съвістун.

Ігнат. Ну, ці ня можна без абрэзы.

Съцяпан. Ня нукайце, не паедзеце.

Фрося. Але-ж прашу, пакіньце спрэчкі.

Ігнат. Вон адсюль, а то іначай распраўлюся!

(началі біцца).

Съцяпан. Ах так!..

Фрося. (кінулася між імі). Але-ж кіньце, як ня
сорам.

Ігнат. Я хачу ведаць, чаго ён тут.

Съцяпан. А я хачу ведаць, чаго вы тут.

Ігнат. Праз тры дні даведаецца.

Фрося. Але-ж пакіньце, прашу яшчэ раз.

Съцяпан. Паненачка, даруйце, што праз мяне
парушан ваш спакой. Я ня прышоў дзеля скандалу,
я прышоў прасіць вас на вечарынку, і калі-б не
адмовіліся, для мяне ваша прысутнасць была-б
вялікім шчасцем!

Ігнат. Фрося нікуды ня пойдзе.

Фрося. Але-ж дайце мне сказаць.

Ігнат. Ды што з ім гаварыць. Пяхота!

Съцяпан. Артылерыя.

Фрося. (да Съцяпана) Вы хочаце, каб я была ў
vas на вечарынцы?

Съцяпан. Як сонца бачыць так хачу.

Ігнат. Ды якая вечарынка—вечарынка пад шарманку. Праз тры дні падскочыце да нас, пачуеце не шарманку, а басы, трамбоны, гэліконы.

Фрося. Так, пан Съцяпан, я амаль што ўжо замужам і без дазволу Ігната не пайду.

Съцяпан. Тады выбачайце. (Пацалаваў руку, расшаркаўся і да дзывярэй).

Ігнат. А што, сьвістун—прасвістаўся?

Съцяпан. Райдун. (Скрыўся).

Ігнат. Асталоп.

Фрося. І як на сорам выганяць такога далікатнага чалавека і свайго-ж прыяцеля.

Ігнат. Такія прыяцелі жонку адаб'юць.

Фрося. Не разумею, што табе здаецца?

Ігнат. А тое, што ён любіць цябе.

Фрося. Ну і няхай.

Ігнат. Тады ты на можаш быць маей жонкай.

Фрося. З гэтага боку твая праўда.

Ігнат. З усіх бакоў праўда. Шчасьце, што ты спыніла мяне, я так абурыўся, гатоў бы на шматкі разадраць яго, няхай ён у Пётры кавала спытаецца, як той выкуліўся адсюль.

Фрося. Ну годзе, годзе, (прытулілася да яго).

Уваходзіць бабка. *10 сцена*

Бабка. А мае міленькія... дзеткі мае, што-ж гэта ви да шлюбу прыціскаеце?

Ігнат. А так, бабуся, на тры дні раней авансам, добрага дня. (Расшаркаецца, далуючы ёй руку, а яна яму галаву).

Фрося. Хіба няпрыгожы малюнак... ну скажэце бабуся?

Бабка. Прыгожы то ён прыгожы (На бок). Я-б і сама сыр ціскала-б, але як ня сорам дзяўчыне ды абнімацца з хлапцом.

Фрося. А як-жа вы, бабуся, хацелі, каб я ды абнімалася з дзяўчынай?

Бабка. Самі сабой адны?

Фрося. У гэтай справе трэці будзе перашкодай.

Ігнат. Мы, бабуся, ня былі адны.

Бабка. Я калі была паненъкай, ох, як, у баку закалола, то баялася...

Фрося. А калі гэта было? Дый ці баяліся?

Бабка. Было, дзеткі, было—усё было.

Ігнат. У наш век, бабуся, моладзь нічога не баіцца.

Фрося. Мора па калена.

Бабка. Ну, калі так, мілуйцеся сабе, я забараніць ня буду, усёроўна ты наш.

Ігнат. Я даўно ваш. Вось толькі паеду на дзень другі па сваякоў, і тады Ігнат сябе пакажа.

Бабка. Вось каб ты ад хваробы пазбавіў мяне, яшчэ лепш было-б.

Ігнат. А што ў вас?

Бабка. У баку баліць.

Ігнат. На курорт, на курорт у Кракаў, Вену, Будапешт.

Бабка. А што гэта гакое?

Ігнат. Мора, сонца і пясок. Там і бязногія ходзяць, хто і ўмірае—ажывае.

Бабка. І там можна будзе падлячыцца?

Ігнат. Маладою нават стаць.

Бабка. Не разумею як?

Ігнат. А так—маладосьць назад прываліць, сівы волас і той чарнець пачне.

Бабка. Ну, гэта ўжо ёсьць—пачарнеў.

Ігнат. Зубы новыя павырастаюць, во!

Бабка (Зъдзіўлена). І зубы? Сынок мой, няужо гэта прауда?

Ігнат. Вы мне ня верыце?

Фрося. Бабуся, Ігнат кажа толькі прауду.

Ігнат. Вада салоная, морская, значыцца, маладою зробіць вас, замуж можна пайсьці.

Бабка. А бацюхны мае, што чую... у моры буду я купацца?!

Ігнат. Будзеце купацца ў ўёплай морскай вадзіцы, лавіць ракушак.

Бабка. Я што гэта ракушкі,—селядцы ці што?

Ігнат. Ракушкі, гэта значыць ракушкі,—вось вы, значыцца, удзень будзеце ляжаць на сонцы, а ўвечары вазіцца на каруселях.

Бабка. А што гэта за карусэлі?

Ігнат. Карусэлі—гэта спрунжыновыя коні, якія без аўса і без вады бегаюць, хвост трymаючы так.

Бабка. Гэта можна, коні—мая слабаць, любіла з моладу, люблю і цяпер.

Уваходзіць маті.

Ігнат. Добра гады, матуля, вам. (Тая нічога не адказала).

Бабка. Чаму гэта цябе так доўга чакаць трэба?
Чалавек на агледзіны прыйшоў.

Маці. Выбачайце, мама, мяне Пётра на дарозе
пераняў.

Бабка. Цяпер для Пёты дарогі сюды няма,
Фрося вось чыя, ох, як у баку кальнула.

Маці. Ну, гэта яшчэ пытаньне.

Бабка. Якраз так. Ігнат мне абяцаў, што калі
Фрося будзе яго жонкай, мы ўсе едзем, куды пан
Ігнат.

Ігнат. Кракаў, Вену, Будапешт.

Бабка. О, чула, катадца купацца, лячыць бок,
есьці пясок і лавіць ракушак.

Маці. Усё гэта нам ня трэба, старым людзям
цягніца па съвеце!

• Бабка. Дзе ты бачыш тых старых, а, па-другое,
не цягніца, а ездзіць, ездзіць, пан Ігнат.

Ігнат. На экспрэсах-люксах.

Бабка. А няхай цябе, няхай, як скажа слова,
быццам з гарматы выスマліць.

Ігнат. А што, бабулечка?

Бабка. Стань пасярэдзіне.

Ігнат. Стаяю.

Бабка. Фрося!

Фрося. Я тут.

Бабка. Стань да Ігната.

Фрося. Стаяю.

Бабка. Вось паглядзі, якая пара галубкоў, ну
як: ганьбы няма?

Маці. Зноў вам кажу—гэта ягады ня нашага
поля.

Бабка. Не дарэчы пляцеш, сядайце дзеці. (Селі).

Фрося. І чаму, мама, вы так кажаце.

Бабка. Яна ня хоча, каб дачка была замужай
за такім ясным месяцам.

Маці. Ня трэба нам яенага, няхай з намі жыве
той, які ня бліщчыць. А вы-б, паночку, куды-б да-
лел ад нас пайшлі. Нашто мы вам бедныя людзі?

Бабка. Ня так ужо бедныя, хіба вы запомнілі,
што гроши ў мяне ёсьць?

Ігнат. З вашага дому дарога мне адна,—у вір
галавой.

Бабка. О, сказаў, як пугавішчам высемаліў. Ад-
разу відаць пана па халівах.

Фрося. Мама, калі вы пакінече працівіцца?

Маці. Як памру, разумееш, як памру. Ты маё
дзіця, я твая маці, а — якое я маю права зрабіць
па-свойму? Ня маю, цябе сватаюць без мяне, цябе
аддаюць замуж без мяне, выганяюць таго, хто мат-
чынаму сэрду любы, ад нейкага часу права маткі
я ўтраціла, павінна маўчаць і маўчаць (плача).

Бабка. Як ня сорам плакаць?

Маці. Бараніць сваё дзіця ня сорам.

Бабка. Ты шкадуеш Пётру?

Маці. Шкадую.

Бабка. А нам ён да нічога. Мехам дзъмуць і па-
кавадле біць мы з табой ня здалеем.

Маці. А ён вас прымушаў?

Бабка. Нас там чакаюць, дзе цёпла як у бані,
дзе коні спрунжыновыя ды морскі пясок, ракушки!..

Маці. Як дрэнна, калі на старасці ў галаве спрун-
жыны аслабнуць (Вышла).

Бабка. Трэба хутчэй канчаць справу, бо гэтым спрэчкам ня будзе канца.

Ігнат. Праз тры дні я палажу канец.

Фрося. Ігнат хоча паехаць па сваякоў.

Ігнат. Толькі на тры дні.

Бабка. А калі-ж ты вернешся?

Ігнат. У нядзелю раніцою будут тут, а ўвечары павязу Фросю да папа.

Бабка. А ці петрэбны на вясельлі сваякі?

Ігнат. Мая радня? Што вы, бабуля, адна ўцеха—
съліўкі, буржуа!..

Бабка. Што гэта за съліўкі?

Ігнат. Людзі багатыя, не комуністыя.

Бабка. А калі так, давай сюды, рада іх спа-
знаць, а ты Фрося?

Фрося. О, я хачу, радня прыедзе—падарункаў
навязе: і тут (на вушы) і тут (на рукі) дыямэнты, ды-
ямэнты, дыямэнты!

Бабка. Трэба, трэба, люблю паноў!

Ігнат. Ну, калі так любіце, дазвольце па паноў
паехаць, а з вамі адвітацца.

Бабка. Ужо і адыходзіш?

Ігнат. Адыходжу, бабуся, цягнік чакае. Вось мае
паперы—білет авіяхэму, білет Мопра, спраўка з
Допра (закашляў), пашпарт і пасьведчанье таможні.

Бабка. І ў цябе толькі "дакумантаў?

Ігнат. Як бачыце, бабуся. Ну, Фрося, пацалуй
мяне на даругу.

Бабка. Чакай, чакай, чакай—ты яшчэ маладая і ца-
лавацца пэўна ня ўмееш, лепиш я за цябе. Ну, пан Ігнат.

Ігнат. Э ахвотай, бабулечка! (залуоцца).

Бабка. Ах, як добра. Даўно не цалавялася э хлапцом. Бачыш, Фрося, як гладка?

Фрося. Бачыла, бачыла.

Ігнат (у гэты час плюнуў). Значыцца, Фрося, ня сумуй.

Фрося. Будэь шчасльіў, Ігнат, глядзі-ж не марудэь.

Ігнат. У нядзельку чудъ разьвідненне—буду тут, ты будэь гатова, бывайце здаровы. Кракаў, Вена, Будапешт.

Бабка. Шчасльівен'ка, шчасльівен'ка, ох, як у баку закалола.

с оло бабкі + фіналь
ЗАСЛОНА.

АКТ ТРЭЦІ

Тая самая дэкорацыя як адчынілася заслона—чуваць музыка і
выкрыкі: за эдароўе маладых, ура...

Выблягае з тых дзявярэй, дзе госьці, бабка, яна таксама ў
шлюбным убраньні ў вялікай роспачы, за ёй, кульгаючы, яе
жаніх Грыбоўскі, ён пьяняваты.

Бабка. Каб яны на съвет не глядзелі, як я на
іх глядзець не хачу, цьфу!..

Грыбоўскі. Гэта-ж ня людзі, а зывяры,—мала-
дая яшчэ ня ездзілі да шлюбу, а яны п'юць, жа-
руць. Агатачка, альясік!..

Бабка. Ня дуры галавы (дражнячы), альясік, алья-
сік... Чакай!..

Грыбоўскі. Дакуль-жа будзем чакаць? Сядзем,
альясік, на коні дый паедзем,—попцаркву зачыніць.

Бабка. А хіба-ж ты ня ведаеш, хто перашкода?..
(Выйшла з другой бакоўкі Фрося—заплаканая, яна таксама ў
шлюбным убраньні). Вось хто!

Фрося (села і плача).

Бабка. Гэта-ж можна звар'яцець, гасцей насклі-
калі больш як трэба, а маладога няма (да Фросі).
Ну што скажаш, дзе твой малады?

Фрося. А што я могу казаць?

Бабка. Гасьцей, як сабак набілася, а маладога німа. Ужо прыехалі Грыбоўскія, Губарэвічы, Гілярэвічы, ах, каб вы ногі пакруцілі, каб з вас дух выперла. Як яны пруцца сюды... яшчэ чаго добра гня прыедзе.

Фрося. ~~Ня~~ мучце вы хоць, Ігнат будзе тут!

Бабка. Дзе-ж ён, дзе? Хутка трэба да вянца.

Грыбоўскі. Трэба, альясік і, трэба—поп царкву зачыніць.

Фрося. А хто вас трymае, можаце сабе ехаць.

Бабка. Во, чудлі... ехаць, ці ёсьць у цябе розум?

Грыбоўскі. І я кажу, як-жа гэта, альясік, без цябе ехаць, калі ўмова такая была, за адным скрыпам дзъве пары з'вянчае.

Фрося. Ён трохі прыпазыніўся.

Бабка. Ён пазыніцца, а госьці раней часу жэрці началі, каб іх парасьпірала.

Фрося. І як можна выклінаць,—яны-ж ванышы знаёмыя, самі-ж насклікалі.

Бабка. Хто клікаў сусветных абжор!

Грыбоўскі (да вакна). Во і Памялоўскі з жонкай, і Пятухоўскі з братам.

Бабка. Каб яны ногі пакруцілі, дзе іх прыняць?

Фрося. На дварэ сталы пастаўце.

Бабка. Каб яны праўцом вочы паставілі.

Грыбоўскі. Не разумееш, альясік, што з гэтага выйдзе.

Фрося. А што?

Грыбоўскі. Другі, альясік, будзе 20 разоў п'янець і 10 разоў цверазець: ніколі не развязашся.

Бабка. Гэта-ж сусьветныя п'яніцы.

Грыбоўскі. Так, альясік, яны п'юць, ой п'юць!

Бабка (да акна). Шыманскія пад'ехалі, каб яны бокам езьдзілі, каб іх на могілкі вывезьлі. (Нэрвова ходвіць па хаце).

Уваходзяць па парна Губарэвіч з жонкай, Гілярэвіч з жонкай, Мачульскі з жонкай, Памялоўскі з жонкай, Шыманскі з жонкай.

(Гоман, музыкі граюць марш).

Бабка (радасна). Міленькія мае, даражэнкія мае, ці вас я бачу... (далуецца з усімі).

Госьці. 1) Вітаем.

2) Віншуем.

3) Жадаем!..

Бабка. Як я рада, як я рада!..

Усе (да Фросі). 1) Каб шчасльіва быць!

2) Каб доўга жыць!

3) Дзетак прыдбады!

4) Гора ня знаць!

Бабка. Мае даражэнкія, пакуль маладога няма, хадзем на ту ю палаўіну—крыху адпачнене, пасілку-ецеся. (Адыходзяць апрач Губарэвіча).

Губарэвіч. Кума, а дзе-ж малады?

Бабка. Чый мой?.. Хіба ня бачыў, гасьцей павёў туды.

Губаэвіч. Твойго я ведаю, вось чыйго мне пакажы.

Бабка. Зараз пабачыце—зараз.

Губарэвіч. Кумка, бачыш справа ў тым,—маладому пацалаваць маладзіцу да шлюбу ня можна, а нам старым выпіць па чарцы трэба, сама ведаеш, дарога вялікая, зынбыткаваліся.

Бабка. Даражэнкі мой, каго пытаеш—мяне? Ды я за вас душу аддам! Хадзэм на тую палаўіну—там будзе мора разъліўное; наварылі, напяклі, нарэзалі, на-секлі (на бок) —ежце, няхай вам бакі разазрэ.

Губарэвіч. І я кажу, пакуль там малады прыхарашицца, мы самі маладосьць успомнім!...

Бабка. Яшчэ як успомнім, ой, ой!..

Губарэвіч. Я, кумка, вельмі рад, што Фрося задружилася з веруючым чалавекам, а барані, божа, зачапіў-бы комуністы—нас-бы нікога ня было!..

Бабка. Ці ліха нам дало, каб мы, ды з недавяркамі?..

Губарэвіч. Мы, значыцца, па-старому, па-царкоўнаму з папом і ўсё такое. (Ідуучы да дэзвярэй). Госыці! Дазвол ад гаспадыні ёсьць, напірай на гарэліцу, закуску!.. (Убачыў, адчыніўши дэзверы). А, ліха вашай мацеры, яны ўжо самі пачалі. Хадзэм кума. (Пайшоў).

Бабка. Во, бачылі... ах каб вас пяруны... п'юць, жаруць, цьфу!..

See: ~~Зорка! Норма!~~
(За сцэнай шум, лямант, музыка).

Бабка (крычыць праз дэзверы). Але-ж пачакайце, пачакайце, дайце да шлюбу раней зьеъздіць, а тады (тыя не слухаюць) ходзь вам пяруны. (Пайшла ў бакоўку).

Фрося (плача).

Уваходзіць Пётра.

Каваль (стаў ля дэвярэй, Фрося яго ня бачыць).

Фрося (пабачыла).

Каваль. Я не перашкаджаю,—плач, плач; пачатак здаецца ішто.

Фрося. А хто табе казаў, што я плачу?

Каваль. Даруй, быць можа я памыліўся, але і радавацца няма чаму!

Фрося. Ты па справе да мяне?

Каваль. А так, па справе.

Фрося. Кажы, я слухаю.

Каваль. Фрося, я ў самы апошні час прыйшоў спыніць цябе. Што ты надумала?

Фрося. У чым справа?

Каваль. Вырачся гэтых ветрагонаў, я табе ня вораг.

Фрося. Дзякую за параду, але даруй—не паслушаю. Ігнат мой муж—позна.

Каваль. За каго ты ідзеш, што добра га абяцае табе гэты шлюб?

Фрося. Тоё, што і кожны шлюб.

Каваль. Ты, маладая дзяўчына, павінна ведаць, што царкоўны шлюб нам не патрэбен.

Фрося. Гледзячы каму, мне патрэбен.

Каваль. Ты хіба запомніла, дзе ты жывеш, і з кім ідзеш?..

Фрося. Ведаю.

Каваль. Хіба ты ня бачыла хітрых вачэй яго, хіба ты не зразумела, што яму патрэбны твае гроши?

Фрося. Ах, Пётра, годзе табе прарочыць, не аднэй мне ён падабаецца, бабка таксама сорт людзям ведае!..

Каваль. Усе вы ветрагоны!

Фрося. Адзін ты разумны!

Каваль. Фрося, пакуль яшчэ ня позна,—выракайся усяго, гані вон гэту мяшчанску зграю і ідзі за мной, я цябе выведу на добрую пудцяўну.

Фрося. Ідзі сабе адзін, мне з табой не па дарозе.

Каваль. Фрося, яшчэ казаць порана, але з тых вестак, якія ў мяне ёсьць, твае жаніхі—падазроныя людзі; глядзі, каб разам з імі і ты не папала туды, куды трэба.

Фрося. Но, но, кажы гэта цішэй, а то яны пакажуць дарогу!

Каваль. Я сказаў, што ведаў, а дакладны матэрыйял прынясу паслья.

Фрося. Можаш ня прыносіць!

Каваль. Я адыходжу.

Фрося. А хочаш,—застанься на маім вясельлі, я буду рада.

Каваль. Не, дзякую,—мне нядобра прысутнічадзь на гэткім вясельлі паміж кулацкай контррэвалюцыйнай зграй. Мне тут ня месца.

Фрося. Як хочаш. (Выйшла ў бакоўку).

Уваходзіць Губарэвіч.

Губарэвіч. А... каго бачу—і ты тут? Як-жа гэта комуністы ды на царкоўнае вясельле трапіў,—нё разумею.

Каваль. Як хочаце, так і разумейце.

Губарэвіч. У цябе, брат, вясельля такога ня будзе. Ты шлюб возьмеш пад плотам, па-бальшавіцку.

Каваль. Ну, стары, прыкусі язык, ды ідзі сабе туды, адкуль прыйшоў.

Губарэвіч. Ты не ганай мяне,—мне пачэснае месца за сталом, а табе—ля парогу.

Каваль. Вы чулі, што я казаў? Туды!

Губарэвіч. Но, но, цішэй, брат, трохі—гэта табе ня ў кузьні: падкоўкі не падаб'еш... Тут, брат, кулак на кулаку сядзіць... Абы гукнуў—як шухнущ: мокрае месца застанецца.

Каваль. І дурны-ж вы, як пагляджу.

Губарэвіч (замахнуўся). Маўчаць! (Каваль схваціў за карак і тримае). Ай, ай, браток. Пётрачка, пусьці, дай дыхнуць... але-ж досыць пажартаваў, пусьці... (Каваль кінуў за дзъверы ў бакоўку, сам застаўся).

Увайшла Фрося, а за ёй маці.

*Бедаец
с тарасам*

Маці (паказвае на Фросю). Вось, даражэнкі мой, ты бачыш, паставіла на сваім, збылося, што ты на гэта?..

Каваль. Я ўжо казаў.

Маці. Усім кіруе шалённая бабка.

Фрося. Мама, вы не павінны так казаць, яна нас корміць хлебам.

Маці. У гэтым наша няшчасць, што мы залежым ад яе. Каб ня гэты хлеб, я-б кіравала інакш.

Каваль. Вы ведаецце за каго яна ідзе?

Фрося. За чалавека.

Маці. Заварот мазгоў. Ня знай, ня ведай чала-
века—чапляецца на шыю.

Фрося. Мама, трэба казаць праўду.

Маці. Маўчы ты, расамаха, а то я цябес... (Пётра
стаў пры дэзвярэх у күце, маці плача).

(За сцэнай зноў музыка, гоман).

Выходэць бабка.

Бабка. Я ня вытрымаю, звар'ящею,—гасьцей як
варон назъялялася, а маладога няма. (Да маткі). Ну
чаго сълініш?

Маці. Адчапіся, слухаць не магу!

Бабка. Такой бяды, ня слухай. (Да Фросі). А ты
чаго нос павесіла, дзе-ж твой малады?

Фрося. Я ня ведаю.

Бабка. Каб ён съвету ня ведаў, як я ня ведаю.
(Убачыла Пётру). А... і ты тут, няпрошаны госьць, на
вясельле прыйшоў?

Каваль. А так, прыйшоў. (Гіронічна).

Бабка. Я ўжо і сама ня ведаю, гэтулькі набілася
няпрошаных гасьцей, хоць ты гвалт крычы. Хіба
უжо заўтра, Пётрачка, падойдзеш, свой-жа чалавек.

Каваль. Магу і заўтра. (Гіронічна).

Бабка. Ня гневайся, мой каласок, ты апрануты
зусім бедна, а тут усе людзі паважаныя, а жаніх зу-
сім... лісъцікрат.

Каваль. Я ведаю, куды-ж мне раўняцца!

Бабка. Дык ты ўжо, Пётрачка, сайдзі з вачэй,
сэрцу будзе прыямней,—менш няпрошаных гасьцей

ідзі, дзеткі, ідзі. (Пётра пайшоў). Дзякуй табе божа,
адным госьцем менш. (Убачыла, што абое плачуть). І што-ж
гэта вы плачаце, ды абое? (Грозна). Пакінудь мне, а
то я вас! (Да маткі). Ты чаго плачаш?

Маці. Душа трывогу б'е.

Бабка. У мяне таксама душа ёсьць, а не ба-
раньні хвост,—адчувае і гора, і бяду, а цяпер, праўду
кажучы, зусім спакойна, ніякай бяды ня будзе.

Маці. А дзе-ж прычына, што маладога няма?

Бабка. Я ня ведаю.

Маці. Гасцей наклікалі, а цяпер ня ведаецца.

Бабка. Ня так ужо многа ёсьць.

Маці. А вось палічэце. Грыбоўскія, Мачульскія,
Садоўскія, Пустарэвічы, Гілярэвічы, Абрамовічы,
Скуратовічы ды Сьвідоўскія, а браты, сваты, а
жонкі, а няпрошаных колькі нашылася!..

Бабка. Неяк ужо будзе, прыдзеца раскашэль-
вацца.

Маці. Вось у гэтым бяды, што весткі аб грошах
далёка зайшли; людзям здаецца, што тут фабрика
грашовая.

Бабка. Такой бяды, няхай здаецца,—тым лепш
для нас. У мяне на вясельле гроши адложаны.

Маці. І ня хопіць! Вам ведама, колькі патрэбна
гарэлкі, каб напаіць Мачульскага і Сьвідоўскага...

Бабка. Ну што-ж, няхай п'юць, хоць іх разарэ.

Маці. Лёгка казаць—няхай п'юць! Такія-та гось-
ці—наесда, нап'едца, брухам стол адсуне і толькі
бачылі. Шыкуецца: людзей задзвівіць хочаце.

Бабка. Што ты гэтым хочаш сказаць?

Маці. А тое, што гэты шык нам да нічога. Хто ведае як будзе? (На Фросю). Вось бачыце—няма, а яна сядзіць насупіўшыся.

Бабка. Няма, дык будзе.

Маці. Калі-б ён быў як чалавек,—ужо павінен быць. Што-ж, маё дзіця атолак? З мяне ня можна зьдзеквацца, я ўжо старая.

Бабка. Выбачай, я за цябе старэйшая.

Маці. А глупства робіце, і маладому не патрапіць

Бабка. Выдаць замуж Фросю,—гэта ня глупства!

Маці. Так выдаваць—гэта ня толькі глупства, а вар'яцтва (выйшла).

Бабка. У цябе пытацца ня буду. Фрося, галубачка, дзе-ж твой малады?

Фрося. І сама ня ведаю, што сказаць,—сонца села, госьці прыбываюць, а яго няма.

Бабка. Госьці, што мухі, зълятаюцца туды, дзе чуюць спажыву. Трэба ўсіх прыняць, хоць іх раза-праз... Вось бяда, што маладога няма, а вясельле распачалося даўно.

Фрося. Трасецца сэрца, баюся нечага.

Бабка. Нічагуткі, усё будзе добра. Калісь выходзіла і я замуж, і таксама баялася, а пасля мужы адзін за другім як з меха пасыпаліся. (Пауза). Вось што, Фрося, каб часам табе не здавалася, што я лгала,—як абяцала ў дзень вясельля аддаць і другую частку пасагу,—аддаю, прымі родная і карыстайся, тут 3.000 руб. (Дае).

Фрося. Бабусенька, якая вы добрая! (Кладзе на стол).

Бабка. Схавай, дзеткі, добра, каб часам ня ўкралі.

Фрося. О, я схаваю!

Бабка. Будзеш гаспадыня, то мужа, гаспадарку трымай у прыполе. Муж павінен цябе слухаць і ба-
цца, штодня прыбірай яго да рук і кіруй, як каня,
без цябе не павінен нікуды вылазіць, на другую
бабу каб і вокам не маргнуў, а калі-б што ня так,
трэба напужаць.

Фрося. Як напужаць?

Бабка. А так: не паслухаў, ці ў пару ня прый-
шоў—валіся на падлогу, затаі дух і выдавай быц-
цам ты самлела; ён да цябе, вады, таго, сяго, а ты
ляжы, а пасъля як ужо добра за сэрца возьмеш—
з паўгадзіны паплач, падрыгай нагамі—будзе як
зайчык.

Фрося. Я так ня здолею.

Бабка. А калі ня здозееш, кліч мяне. Я калі
шухну, ох, як у баку закалола, усё на порах сатру.
Мне не навіна—шасьцёх перажыла і сёмы раз вы-
ходжу, яшчэ пажыву, ой пажыву!

Фрося. Ой, куды вам бабулечка!

Бабка. Што куды? Ты не глядзі на сівы волас,
сівы волас ліха творыць.

Фрося. Ох, як доўга няма.

Бабка. Хоць-бы бог дазволіў у тых гарадох па-
бываць, куды Ігнат абяцаўся завесці... пакупацца,
пакатацца, ды на пясочку паляжаць... (За сценай: „ура”,
„за здароўе маладых”... Музыка грае марш). А, бацюхны, што
яны, падурэлі?

Выбег Грыбоўскі.

Грыбоўскі. Агатачка, альясік, што рабіць, га-
рэлкі госьці патрабуюць...

Бабка. Смалы ім з дзёгцем, а не гарэлкі.

Грыбоўскі. Альясік, мы прапалі, дазволь у
склеп палезьці, там ёсьць запас.

Бабка. Чакай, пакуль ня трэба, раней адбудзем
шлюб, а тады. Хадзем.

Грыбоўскі. Слухаю, альясік. (Пайшлі да гасьцей).

Убягае Съцяпан.

Съцяпан. Панна Фрося, даруйце мне, што не
ўпару трохі, але бег без памяці, каб паведаміць вас.

Фрося. Дзе Ігнат?

Съцяпан. Што гэта ў вас за шум,—музыка, вя-
сельле?

Фрося. Гэта госьці не дачакаліся маладога, па-
чалі піць. Дзе Ігнат, чаму ня прыехаў?

Съцяпан. Ён і ня прыедзе.

Фрося. Ня прыедзе,—як так?

Съцяпан. Скажэце, што ён вам казаў ад'яж-
джаючы?

Фрося. Казаў вернецца сягоныня ранідай.

Съцяпан. Ён ня вернецца.

Фрося. Як можа быць, адкуль такія весткі?

Съцяпан. Я вам скажу, толькі наперад прашу
ня плачце, ня рвеце сіл, весткі вельмі непачасныя.

Фрося. Але ж ня мучце, скажыце дзе Ігнат?

Съцяпан. Ён уцёк заграніцу і да вас ня вернецца.

Фрося. Заграніцу,—як так? Ён-жа паперы свае пакінуў, быць ня можа! (Дае паперы).

Съцяпан (узяў, глянуў і скаваў). А што ён у вас забраў?

Фрося. Нічога.

Съцяпан. Даруйце, гроши ў вас былі?

Фрося. А то як-жа. Частка, што дала бабуля—на стале, а другая—у стале.

Съцяпан. Адчыніце столік, глянем.

Фрося (глянула). Ах, грошай няма!.. (Пачала галосна плакаць).

Съцяпан (на бок). Меџіў заграніцу, а папаў у ГПУ. А што я вам казаў—памятаеце? Ен растроціў казённыя гроши і баючыся не папасці ў астрог, даў стракача заграніцу. Ну, годзе, прыдзеце да памяці, не рабеце гвалту, людзі за съцянай.

Фрося. Ну што я пачну рабіць, што скажу ба-булі, хто паверыць, хто зразумее?..

Съцяпан. Ня плачце, людзі ёсьць, якія ўжо зра-зумелі і не пакінудзь.

Фрося. Я не перажыву, я загіну!..

Съцяпан. Ня плачце, я вас ня дам у крыўду.

Фрося. Што я скажу дзе гроши, людзі асьмя-юць!..

Съцяпан. Нічога не кажэце, выдавайце, што гроши ёсьць, ды яны і ёсьць, во... а гасцям я ска-жу, яшчэ ня позна.

Фрося. Позна, я загінула.

Съцяпан. І не загінулі, іскра надзеі яшчэ ёсьць

Фрося. Дзе-ж яна, дзе?

Съцяпан. Утреце сълёзы і выслухайце хоць цяпер. Я ня прышоў вас крыўдзіць, я прыйшоў руку падаць у час бяды. Тады мне супыняў дарогу ён, а цяпер я буду гаварыць вольна. Скажыце мне шчырую праўду.

Фрося. Якую праўду?

Съцяпан. Вы згодны быць маей?

Фрося. Што,—як?

Съцяпан. А так, быць маей, я вас даўно люблю і рад буду мець за жонку.

Фрося. Ды як-жа гэта можна?

Съцяпан. Абы ваша згода, а рэшта ўсё можна.

Фрося. Я ня ведаю, ці прауда ўсё з Ігнатам.

Съцяпан. Праўда.

Фрося. Што скажа поп?

Съцяпан. З папом я адразу спраўлюся, бачыце дакуманты ў руках. (Паказаў дакумент Ігната).

Фрося. Яны ж зусім ня ваши,—Ігната.

Съцяпан. Ды хто будзе разглядаць чые яны,— гарачая пара, валі валам, пасъля разъбярэм.

Фрося. Што скажуць людэй?

Съцяпан. Гэтых? Для іх абы гарэлка, а хто жэніца і па якіх дакумантах—ім усёроўна. (Пауза). Я чакаю адказу. Людзі прыбываюць—я магу ехаць як стаю.

Фрося. Я ня ведаю, такія пастановы ня робяцца так хутка.

Съцяпан. А трэба пастанову зрабіць. Вы ня ьведаецё, панна Фрося, якой ганьбай будзе адклад вясельля,—бабы ачэрняць, асъмняюць, а якую·ж зро-

бяць міну вашы госьці, калі-б ім сказаць, што ня будзе весельля, а што скажа ваша бабка, калі да-знаеца, што гроши загінулі...

Фрося. Ды я ня ведаю, ці праўду вы ўсё кажаце.

Съцяпан. Вы мне ня верыце? Што-ж, вам хо-чацца, каб я вам даказаў, што люблю... (Дастаў рэ-вольвэр). Глядзіце! (Прылажыў да віска).

Фрося. Што вы робіце? (Адабрала).

Съцяпан. Я не жартую, (на бок), там ні воднай кулі няма...

Фрося. Ды вы-ж ня ведаецце, як у нас было з Ігнатам, а паслья мяне будзеце судзіць.

Съцяпан. Я ня мысьлю. Я добра ведаю, што Ігнат у вас габраў толькі гроши, а ўсё другое ўпарадку,—вы дзяўчына, а калі-б не—дык нічога асаблівага. Глупства.

Фрося. Ну, калі, так—я згодна.

Съцяпан. (Хітра ўхмыліўся). Хвалю за рыхыку. Герой дзяўчына! Ітак, ні матцы, ні бабулі ні слова, толькі слухаць маей парады. О, здаецца старая ідуць. (Фрося перайшла на другі бок. Съцяпан спрытна схваціў і паклаў у кішэні гроши).

Уваходзіць маці і бабка.

Бабка (радасна). Ігнат! (Агледзелася). Ой не, ня той.

Съцяпан. Хоць і ня той, а як чую—буду гось-цем, якога пасадзіце на пачэснае месца.

Бабка. Ды чаму-ж, пасаджу, але ці ня ведаеш, дзе запрапасціўся Ігнат, каб ён сьвету ня ведаў.

Маді. Адкуль яму ведаць,—яны-ж ворагі, заўжды сварыліся.

Съцяпан. А вось тут наадварот,—вораг ад ворага больш ведае, як хто другі.

Бабка. Ну, дык кажэце хутчэй.

Съцяпан. Фросі я ўжо казаў.

Бабка. Кажэце і мне.

Съцяпан. Няхай ня будзе і вам сакрэт, што Ігнат ня будзе гаспадарыць над сэрцам Фросі, бо ён уцёк заграніцу.

Маді. Ага, па-мойму!

Бабка. Ох, як у баку закалола.

Съцяпан. Справы злажыліся дрэнна,—казённыя гроши, растрата, пагроза астрогам, ну і даў страчака. Мне ён пакінуў ліст, у якім просіць яго не вінаваціць, свая скура даражэй.

Бабка. Вось табе морская вадзіца, ракушкі і пясок. То як-жа цяпер будзе?

Маді. Я скажу як будзе, я! Гэта добра, што так здарылася. Зараз-жа паклікаць Пётру.

Бабка. Пётру, ох як у баку закалола.

Маді. Так, Пётру. Нашто нам гэты шык, нашто нам гэты бласк. (Бабка думае).

Съцяпан. У вас дзіўны густ,—давай абы каго: то комуністага Пётру, то меншавіка Ігната.

Бабка. Я супроць комуністага, супроць і меншавіка. Ня трэба, не хачу. Меншавік... я ведаю, што гэта меншавік—гэта... ні тое, ні сёе, у яго сярэдзіны няма, а нам дзяцюк патрэбен, каб меў усё.

Фросія. Мама, прасіць Пётру ніхто ня пойдзе.

Маці. Хіба ты запомніла, што сягоньня вясельле
і госьці раней шлюбу п'юць даўно і крычаць за
здароўе маладых.

Фрося. А вы хіба запомнілі і што Пётра—ко-
муністы і царкоўны шлюб не для яго.

Бабка. Комуністы?

Съязпан. Але комуністы.

Бабка. А я-ж гэтага ня ведала.

Съязпан. Ну дык ведайце.

Маці. Тады вясельле адлажыць. Ты, Фрося, па-
вінна мяне слухаць.

Фрося. Даруйце,—не паслухаю. Пётра майм му-
жам ня будзе.

Бабка. І я кажу,—ты не для комуністага.

Маці. Вар'яткі вы абедзьве!

Бабка. Каб ты была меншая, я-б цябе за гэта-
кія выразы выкінула-б за дэ́веры, а так скажу—ты
сама вар'ятка.

Маці. Пустыя ваши слова, як і пусты ваш чэрап.

Бабка. Я ведаю што раблю, да цябе за парадай
не пайду.

Маці. Вельмі дрэнна, калі так, аднаго не разу-
мею—хто вы пасъля гэтага?

Бабка. Галава ў хаце.

Маці. Галава то галава, а што ў вас у галаве?—
гной.

Бабка. Баба, ня лайся, трэба ведаць сорт людзям.

Маці. Прыпомніце, як самі выходзілі замуж, з
маткай гаварылі?

Бабка. Я шэсьць разоў выходзіла.

Маці. Дык хочаце, каб і тут тое самае было?
Бабка. Я хачу, каб сягоньня збылося вясельле,
у мяне-ж псуецца закуска (кажа гэта да Съцяпана) саба-
ку не аддаць.

Маці. Закускі ўжо няма, госьці пажэрлі, а вя-
сельле адлажэце.

Бабка. А я хачу каб вясельле сягоньня адбыло-
ся. (І гэта кажа да Съцяпана).

Маці. Дык хіба клікнуць з вуліцы шарманшчыка і
пачапіцца яму на шыю.

Бабка. Будзе ў нас апроч шарманшчыка. (Да Съця-
пана). Што вы на гэта скажаце?

Съцяпан. А вось што, бабусенька, нашто вам
шарманшчыкі, або комуністы Пётра, ці нейкі мен-
шавік Ігнат,—Фрося не такая дзяўчынка, каб адда-
ваць яе ў рукі чорт ведае каму. А вы не такія
людзі, каб займашца з шалухой. Я ўжо пытаўся ў
Фросі і не пачуў нязгоды, запытаюся яшчэ ў вас,
бо я даўно люблю Фросю. Аддайце мне Фросю.

Бабка. Вам? Ох, як у баку закалола.

Маці. Пётру сюды, Пётру! Вон ідзенце, вон!
Съцяпан (да дзьвярэй). Ах, так?

Бабка (да Съцяпана). Чакай, чакай. (За руку). Не
верадуй, баба, не верадуй.

Маці. Пётру сюды, Пётру!

Бабка (грозна). Ты замоўкнеш ці не! (Да Съцяпана).
Чакай, сынок, чакай! (Трымае за руку).

Маці. Бідца буду зараз, вось як!

Бабка. А ну спрабуй, я калі дзэмухну... (Замахну-
лася). Ой, як у баку закалола. Фрося, што ты на гэта?

Фрося. Калі толькі перэчыць ня будзеце, я згодна,—выйсьца другога няма.

Маці. Ёсьць, ёсьць,—калі ня пойдзеш за Пётру, ня пойдзеш ні за каго! (Вышла).

Бабка. Не гарачыся, не гарачыси, і ён ня горш за Пётру. Будзьце ласкавы, падыйдзіце ^{бліжэй}, я вас добра ня бачыла. (Падыходзіць, яна аглядае з усіх бакоў). Зусім падобны да таго. Не меншавік?

Съцяпан. Не.

Бабка. Сярэдзіна значыцца ёсьць?

Съцяпан. Ёсьць.

Бабка. А скажэце, хто вы?.. я мала вас ведаю.

Съцяпан. Член саюзу.

Бабка. Член саюзу... ну, гэта лоўка!.. Колькі гадоў?

Съцяпан. Дваццаць пяць.

Бабка. У бога верыце?

Съцяпан. Веру, наш саюз верыць.

Бабка. У споведзі бываеце?

Съцяпан. Уchora быў.

Бабка. Як з гарэлкай?

Съцяпан. Ня п'ю.

Бабка. А вам ведама, што ў мяне ў баку?

Съцяпан. Дух нячысты.

Бабка. Маладзец, угадаў. У мяне ў баку дух нячысты гаспадарыць, трэба яго выгнаць.

Съцяпан. Гэта не бяда. Я да вас прышлю вэтэрынара, які з такой хваробай хутка справіцца.

Бабка. А што ён, гэты дохтар—немец?

Съцяпан. Француз.

Бабка. Значыцца добры. Буду лячыцца тут, на мора не паеду, Фрося, падыйдэі да француза, цьфу, да мяне. (Фрося падыйшла). Ухіліся. Вось так. Съцяпан!

Съцяпан. Я тут!

Бабка. Ухіліся.

Съцяпан. Рад старацца!

Бабка, Зрабі здаволены твар.

Съцяпан. Гатова.

Бабка (да дзьвьрэй). Гэй, хто там,—кумы, сваты, музыкі,—маладых да шлюбу выпраўляць. (Выходаіць грамада гасцей апрач маці, музыка грае, бабка бярэ за руку Грыбоўскага, становіцца з ім на калені, да Губарэвіча). Кум, благаславі!

Усе (крычаць ура).

(Губарэвіч, які выйшаў з бутэлькай—благаслаўляе, абліваючы іх гарэлідай).

ЗАСЛОНА.

~~Да сробы~~
~~Семёна~~

АКТ ЧАЦЬВЕРТЫ

Яшчэ да падняцьця заслоны чуваць сварка; сварыцца бабка з
Грыбоўскім, які добра выпіўши.

Грыбоўскі (ляжыць на зямлі, бабка з'яздірае з яго
боты)

Бабка. Гультай, абібок, п'яніца, вон! (Трымаючи
боты ў руках).

Грыбоўскі. Агатка, альясік, але-ж зразумей...

Бабка. Нічога я не разумею і разумець не хачу.
Вон, звадыяш, каб і духу твайго ня было.

Грыбоўскі. Але-ж прашу цябе, паслухай.

Бабка. Нічога я не хачу слухаць, басячуга, аб-
дурыць хацеў. (Дражнячы). У мяне хатка ёсьць, за-
гончык, зямелька ёсьць, а як даведаліся,—ані нічо-
га няма, сълімак, меншавік, нікчэмны! Вылазь вон!

Грыбоўскі. Агатка, альясік, куды-ж я босы
палезу, ці-ж мае гады лазіць?

Бабка. На біржу вылазь.

Грыбоўскі. Куды мне на біржу,—інвалід, стary.

Бабка. А жаніцца быў не стary. Не, брат, мяне
не абдурыш,—у якой справе, я не хадок, а ў гэтай,
будзь пэўны... Вон!

Грыбоўскі. А што-ж цяпер рабіць,—тыдзень пажыў і вон, ну што я скажу людзям, хто паверыць...

Бабка. Я скажу, я, мне павераць, і будзь пэўны—ні адна баба ня пойдзе за цябе. Меншавік—во!

Грыбоўскі. Хоць у пятлю лезь.

Бабка. Лезь, гэта справа не мая. (Пауза). Бачылі, мае міленькія, каго яна мне пасватала,—нічога няма як у турэцкага сьвятога, а я боўдзіла раздабрухалася, боты купіла, думала праўда, багаты... (Пауза). Ці доўга я буду прасіць?

Грыбоўскі. Чаго ты, альясік, хочаш?

Бабка. Аслабаній мне хату.

Грыбоўскі. Значыцца развод.

Бабка. Значыцца ён.

Грыбоўскі. Зусім?

Бабка. Зусім!

Грыбоўскі (сеў). Не пайду, альясік.

Бабка. Як-то ня пойдзеш?

Грыбоўскі. А так, не пайду. Мне і тут добра.

Бабка. Ды я цябе качаргой паганю.

Грыбоўскі. А ну, спрабуй, адказнасіць паня-
сеш, альясік, я хоць і стары, але савецкі грамадзя-
нін, спрабуй, крані.

Бабка. У сваёй хаце я з цябе магу скuru садраць.

Грыбоўскі. Чаму так многа, досыць таго, што
боты садрала.

Увайшла маці.

Маці. Што тут за гвалт?

Грыбоўскі. Ды вось, як бачыце, матуля, скон-
чыўся мядовы месяц—выганяе.

Маці. Як?

Бабка. А так!..

Грыбоўскі. Садрала боты і гоніць вон.

Маці (да бабкі). У вас ёсьць розум?

Бабка. Больш як у цябе.

Маці. Як можна чалавека выганяць, дый бяз ботай?

Грыбоўскі. І я кажу, хто гэта бачыў, каб увосень.

Бабка. Ён падманіў мяне,—казаў ёсьць хата, ёсьць зямля, а як выявілася...

Грыбоўскі. Тры аршыны.

Бабка. Во' чула?

Маці. Не сяромце вы людзей, сядзеце, ня вылазьце.

Бабка. Як то ня вылазіць, а карміць хлебам трэба?

Грыбоўскі. Агатачка, альясік, я сам буду есьці.

Бабка. Каб цябе моль ела. (Пайшла ў бакоўку).

Увайшла Фрося.

Фрося (плачучы). Мама, я трачу памяць, я ня ведаю, што будзе, маё сэрца прычывае бяду, дзе мой Сыцяпан, (абаперлася на плячу і плача), дзе мой Сыцяпан?!

Маці. Ветрагоны вы, і больш нічога. Скакалі скакалі і даскакаліся. Як цяпер людзям вочы паказаць. Нейкі ні людзкі шлюб і з адным і з другім і, нарэшце,—ні аднаго, ні другога. Адзін адразу зьнік, а гэты пражыў 4 дні, таксама згінуў.

Грыбоўскі. Затое я нікуды ня згіну, мае вы альясікі.

Фрося. Мама, можа з ім што здарылася?

Маці. Здарылася, здарылася. Праўду казаў Пётра каваль—гнаць, гэтых съвістуной. Ні яго, ні мяне ня слухалі, старую вар'ятку паслухалі, а яна вам натворыць—будзеце рады. У яе шэсць мужоў перабывала.

Грыбоўскі. Але—звычайная рэч.

Маці. А можа і больш.

Фрося. Ну, як можна так казаць, яна-ж вамматка.

Маці. На сухі лес такіх бацькоў. Усё-ж не палюдзку зрабіла—і маё жыцьцё скаламуціла і тваё асароміла, дом прадала, хавае грошы па куткох, а пацукі точаць, цьфу! (Выйшла).

Грыбоўскі (за ёю). Чакайце, чакайце, альясік, што вы сказали? (Пайшоў).

Фрося. А што, калі Сыцяпан мяне кінуў?..(Плача).

Уваходзіць бабка.

Бабка (аглядаецца). А дзе-ж гэты марцовы жаніх? Фрося, дзеткі, ты ўсё плачаш. Скажы, дзе-ж твой муж, гэта ўжо чацверты дзень як згінуў.

Фрося. Адкуль я магу ведаць.

Бабка. А можа-б ты пабегла да начальства і распыталася.

Фрося. Дзе мне шукаць таго начальства, пачакаю, можа прыдзе.

Бабка. Ох, ох, трывожыцца нешта і маё сэрца, абмінула Пётру, а цяпер сама шкадую—гэтаці хла-

пец, а тут з поля вецер, два зайцы. А гроши,
Фросечка, ты добра захавала?

Фрося. Гроши ўсе пры мне.

Бабка. Глядзі трымай, я больш табе нічога даць
не магу, вясельле шмат каштавала, а рэшту пацуکі
зъелі.

Фрося. Мне больш нічога не патрэбна.

Бабка. Найбольш я сярдзіта на Ігната. Абяцаў-
ся лячыць, купаць у 'моры, вазіць на спрунжыно-
вых конях, а як прыйшлося—нічога гэтага. (Перар-
адражнівае). Бок вылячу, ракушак налаўлю, каб ты
шалёных сабак лавіў, прахвост. А Сыцяпан таксама
салгаў, абяцаў доктара-француза прыслать і ня
шле. (Пауза). А ты ведаеш, Фрося, быць можа ён
да таго доктара пайшоў і—ня ведаючы мудронага
прозвішча,—шuke. Ня сумуй, Фрося, ня плач, можа
ўсё добра будзе, з людзей маладых рэдка хто га-
спадар слова бывае. Была і я маладая, шасьцярых
мужоў мела,—раней плакала, а пасля за разум
узялася, круціла як хацела, вось і цяпер ганю вон,
меншавік... Пакінь сумаваць, хадзем на полудзень—
учарнела. Сыцяпан нідзе дзенеца, прыйдзе. (Пайшла).

Фрося. Што будзе, што будзе,—я павінна лгаць,
што гроши ёсьць, калі і званьня іх няма (Выйшла).

Уваходзіць Пётра, агент вышуку і міліцыянер.

Каваль. Якраз няма нікога, прыдзеца хвілінку
пачакаць.

Агент. Мне-б маладую апрасіць, ды свацьцю
залавіць, а са старой гаварыць ня варта.

Каваль. Усіх вось зараз папытаем. (У акне ўбачы). А вось, лёгкая на ўспамін, свацьца ідзе.

Агент. Во, гэта добра, Яе адразу за манішку.

Каваль. І дзеля гэтага ты на хвілінку захавайся, а я застануся тут. (Агент і міліцыянэр схаваўся, а Пётра сеў, падпершы галаву).

Уваходзіць свацьца.

Свацьца (прыглядваецца). Нічога не разумею, што тут парабілася? Людзі кажуць адно, а тут—другое. (Падыходзіць). Калі ня мыляюся, пан Пётра?

Каваль. Я ня пан, нашто такая далікатнасьць. Я каваль.

Свацьца. Ну і што-ж, жыві здароў.

Каваль. Што-ж вам патрэбна ад мяне?

Свацьца. Ды так, нічога не патрэбна. І сама ня ведаю, каму верыць, хто-ж нарэшце муж?

Каваль. А хто для вас выгадней?

Свацьца. Для мяне ўсёроўна.

Каваль. А можа розыніца якая і ёсьць,—скажам між Пётрам кавалём і панічамі,—панічы, нябось, абыдалі, а Пётра—не.

Свацьца. А дзе-ж тыя панічы?

Каваль. Што сълед утрацілі і пэўна ня ўсё атрымалі за фактормства?

Свацьца. Аб тым то ідзе, што нічога не атрымала,—абыдалі прахвосты і не далі.

Каваль. А многа належылася, брахала як сучка.

Свацьца. Як можна так абражана кабету?

Каваль. Біць трэба.

Свацьця. Выбачайце, мне няма часу. (Хоча адыходзіць, але агент і міліцыянэр засланілі дарогу).

Агент. А ну, цётка, пачакай, гаварыць зараз будзем.

Свацьця. А бацихны мае, аб чым мне з вамі гаварыць зараз? (Хоча выйсьці).

Агент (да міліцыянера). Вядзі яе ў міліцыю!

Свацьця. Браточки, дарагія, за што, мусіць нехта набрахаў, я-ж ваша ўся, і сэрцам і душую за савецкую ўладу. (Павёў).

Уваходзіць маці, Грыбоўскі (босы) і бабка.

Агент (стаіць ля дэзвярэй і піша).

А бое (въдзівіліся і сталі).

Бабка. Што-ж гэта значыць, гэтулькі гасцей у нас,—і Пётра тут. Вось добра, Пётрочка, а мы цябе чакаем, ты цяпер патрэбен нам...

Каваль. Затое вы мне не патрэбны.

Грыбоўскі. Вось гэта я разумею. Лоўка, альясік.

Агент. Дзе ваша дачка?

Бабка. Нашто яна вам?

Агент. Мне патрэбна яе апраціць.

Маці. Фрося дома.

Агент. Дзе яе мужы?

Бабка. А ня ўспамінайце,—няма, абодва згінулі.

Агент. Калі яны згінулі?

Бабка. Адзін адразу зьнік, а другі 4 дні ўжо.

Грыбоўскі. —Мусіць паўчякалі, альясікі.

Каваль. Дзе ваш пасаг? (Пауза). Ну пасаг, 6000 рублёў. (Кажа гэта са съмехам).

Бабка. Як дзе, у Фросі... гэта яе гроши.

Каваль. Вялікая памылка,—грошай німа, яны згінулі.

Бабка. Як-то згінулі? (Праз дзьверы слухае Фрося).

Каваль. Праўда, цяжка было дазнаць пляны бліскучых вашых панічоў, але Пётра каваль дазнаўся. Вашыя гроши згінулі! Калі для вас яшчэ сакрэт, дык знайдце,—3000 рублёў украй першы жаніх—Ігнат, а другія 3000 рублёў съязгнуў другі жаніх—Сыцяпан. (Рагоча).

Бабка. Кажы, хто налгаў табе?

Маці. Няўжо гэта праўда?

Каваль. У маіх руках пэўны матэрыял,—Ігнат съязгнуў гроши, пакінуў чужы пашпарт, падаслаў другога, а яго падручны жаніўся па яго пашпарце, съязгнуў другую частку грошай. Вось, перад вамі яго дакуманты. (Чытае). „Апреля, 10 дня 1927 г., павянянчан первым браком Ігнатий Сиверцов з мещанкой Ефросиньей Дыбовской“. Вышла так, што прахвост прахвоста ажаніў будучы абодва жанатымі. (Рагоча).

Грыбоўскі. Во гэта альясікі.

Бабка Майтачка найсьвенша, што прышлося чуды!..

Маці. Бедная мая дачушка, бедная сіротка.

Каваль. Ну што, гладкая работа, га?

Бабка (плачучы). Ой, гладкая, ой, работа!..

Грыбоўскі. Гладзей і быць ня можа.

Каваль. Але гэтага мала, вашы жаніхі апроц таго, што заграбілі вашы гроши,—вашых не шкада, туды ім і дарога, ня трэба было трymаць у хаце,—

заматалі яшчэ грошы дзяржаўныя і звязаліся з
контр-рэвлюцыйяй, яны абое арыштаваны.

Бабка. Лепш-бы мяне забіў гром.

Грыбоўскі. І я кажу, куды лепш было б.

Каваль. Ну, кажаце, дзе Фрося?

Бабка. Фрося там. (Паказала на галоўныя дэ́веры).

Каваль (да агента). Хадзем сюды. (Пайшлі).

Маці. Вось бачыце, да чаго вы нас давялі сва-
ім зухвалствам,—засталіся бяз грошай і толькі
дэ́ця аганьблі—прадалі. (Вышла ў галоўныя дэ́веры).

Бабка (плачучы). І мяне аганьблі, прадалі...

Грыбоўскі. Цяпер, альясік, хоць-бы ты мяне пра-
сіла—не застануся,—няма ў цябе грошай, няма і
мяне. (Пайшоў). Шукай сабе другога.

Бабка. Дзе-ж мая съмердь, нашто зямля трymае
мяне, нашто ногі носяць мяне, на старасці гадоў
засталася, як убогі пад крыжам, без капейкі, усе
мае грошы ляслі, апроч гэтых, што пацукі зьелі.
(Кінула аб землю). Павешуся!.. Павешуся!.. (Узяла вяроў-
ку і пайшла ў галоўныя дэ́веры).

Увайшла Фрося.

Фрося. Чула і зразумела ўсё. І мне выхаду ня-
ма. Павешуся!.. (Узяла вяроўку і пайшла у бакоўку).

Уваходзіць Пётра і агент.

Каваль. І сам ня ведаю куды-ж яна падзелася.
Хацеў паслухаць, што яна скажа, а затым, няхай
прыдзе даведацца сваіх мужоў.

Агент. Ці варта нам шукаць яе, выклічу—сама прыдзе, там дапрос зьніму.

Каваль. Ваша справа. (Паднімае грошы, што пацуکі паселі). Во, бачыў! (Абое съмляюцца). Праца пацукоў!..

Агент. Цяпер, брат, гэта часта-густа, цемната наша, цемната.

Каваль. Як ведама тысяч пяць пагрызьлі пацуکі...

Агент (съмляецца). Хадзем! (Выйшаў у галоўныя дзвіверы).

Каваль. А ну, гляну яшчэ сюды. (Убачыў за дзвівым Фросю, што яна чапляе на шыю вяроўку). Фрося, ты што гэта! (Пабег туды і зараз-жа вядзе яе з вяроўкай на шыю назад. Вось бачыш, мае слова збыліся. (Здымает з шыі вяроўку).

Убягае маці.

Маці. Пётрачка, ратуй, бабка павесілася. (Пабегла назад).

Фрося (хацела было бегчы, але Пётра затрымаў). Няхай вісіць, аднэй вар'яткай будзе менш.

Маці ўводзіць на вяроўцы бабку, вяроўка на шыі.


Маці (пасадзіўши яе). Эдуэрэла баба, дальбог зду-
рэла.

Бабка. Вось табе ракушкі, вось табе пясочак і
спрунжыновая конікі.

ЗАСЛОНА



Перевірено 1948 р.



380

Бел. 23
1894



80000003711129